

З ОК-1
1844

05
222679



**роботніца
і сялянка** 11 1973
+ приложение.

Пяцігодка і мы

Дняпроўскае золата — магілёўскі шоўк. Дзесяткамі тон ён кожны дзень пакідае сцэны завода і адпраўляецца ў свае далёкія і блізкія падарожжы. У Маскву, на славутую фабрыку «Чырвоная ружа», у Гомель на фабрыку «8-е сакавіка» і на многія, многія іншыя фабрыкі, заводы і камбінаты краіны. І вяртаецца да нас гатовымі рэчамі. Як жа нараджаецца ён? Хто стаіць ля яго «калыскі»? Пра гэта вы можаце прачытаць у артыкуле «Трэцяе дыханне».

А пакуль пазнаёмцеся. Лена Елісеева — сартыроўшчыца Магілёўскага завода штуцнага валакна. Апошні ўважлівы позірк Лены і яе сябровак, апошнія дотыкі іх рук — і ў добры шлях, магілёўскі шоўк!

Фота У. Вяхоткі.



Пралетары ўсіх краін, ўядайцеся!

рабочніца і сялянка

№ 11 ЛІСТАПАД
1973

ШТОМЕСЯЧНЫ ГРАМАДСКА-ПАЛІТЫЧНЫ
І ЛІТАРАТУРНА-МАСТАЦКІ ЧАСОПІС

ВЫДАННЕ ЦК КП БЕЛАРУСІ
ВЫДАЕЦЦА З ЛІСТАПАДА 1924 г.

Выдавецства ЦК КП Беларусі

(C) «Рабочніца і сялянка»,
1973 г.

На першай старонцы вокладкі: Герой Сацыялістычнай Працы
даярка налагаса «1-е Мая» Слуцкага раёна Алена Георгіеўна
Хацько.

Фота У. Вяхоткі.

З ОК-1
1844

ДОБРАЕ СЭРЦА

М. ТЫЧЫНА

...У

ТОЙ дзень, калі выйшаў Указ Прэзідымуа Вярхоўнага Савета СССР, я раненка паехаў у Іванскія Агароднікі. Думаў першым узрадаваць Алена Георгіеўну Хацько добрай весткай: лепшым жывёлаводам краіны прысвоена званне Героя Сацыялістычнай Працы. І раптам бачу: на вуліцы троі жанчыны абдымаюць чацвёртую — расчыранелую, крышку разгубленую.

* * *

...Чырвоны шар сонца закаціўся за калгасны сад, пазалаціўшы чародку хмурынок. «Няйначай як на мароз і вецер», — падумала Алена Георгіеўна, заходзячы ў кароўнік. Там ужо завіхаліся, бразгаючы вёдрамі, даяркі. Яна прыпазнілася — адведвала хворую загадчыцу фермы Надзею Майсееву Васільеву. Выслухала даручэнні: «Вось ключы ад кладовай, камбікармы выдасі, малако прымеш. Ды што я цябе вучу, Алена, быццам першы раз мяне падмняяеш».

На ферму Алена Георгіеўна прыйшла ў той момент, калі даяркі акружылі старшыню калгаса Івана Максімавіча Шчэрбіча. Прыслушалася. На

Новая зорка. Яна зазяла ў супорядку Працы, запаленая талентам слуцкай даяркі Алены Хацько.

гэты раз Іван Максімавіч прыйшоў з добрай весткай.

— Праект новага кароўніка на дзвесце галоў мы з інжынерам днімі разгледзелі, — казаў ён. — У будучым годзе пачнем будаваць. З поўнай меканізацыяй. У белых халатах будзеце працаўаць, нібы ў цэху.

— Новы кароўнік — журавель у небе, а вы нам пабольш камбікармоў давайце, — сказала, выйшаўшы ўперац, бойкая Ганна Аляніч.

— Ды куды ўжо болей? Мы вас і так не крываўдзім, даем усё, чым багатыя. Праўду я кажу, Алена Георгіеўна?

Яна адказала разважліва:

— Яно-то так, праўду гаворыць старшыня. Няма чаго нам плакаць — кармоў цяпер хапае, абы ў нас з вами здароўе было. Гэта мы, Іван Максімавіч, па старой звычыцы наконт дабаўкі кармоў шпількі вам ставім.

У душы яна не асуджала Ганну Аляніч, бо і сама не раз у мінулыя гады старалася падкінуць сваім кароўкам лішні шматок сена, лішніе вядро бульбы ці буракоў. Аднойчы былы старшыня калгаса Герой Сацыялістычнай Працы Васіль Паўлавіч Козел спыніў Алену Георгіеўну, калі

яна спяшалася да фермы з вядром буракоў. «І куды гэта ты так шпарыш, маладзіца?» «На ферму». «А што гэта ў цябе ў вядры?» «Ды дробязь, пару бурачкоў вырвала. Луна мая ні за што не аддасць малака, пакуль свежанькіх, з поля, буракоў не пакладзеш ёй пад нос».

На твары старшыні з'явілася хітратая ўсмешка. Ён разумеў яе наўясне імкненне атрымаць больш малака за кошт гэтых некалькіх буракоў.

Гэта ён, Васіль Паўлавіч, уладкаваў яе на ферму. Даўно гэта было — у пяцьдзесят трэцім. За два гады пе-рад гэтым Алена Георгіеўна выйшла замуж у Іванскія Агароднікі за свайго Лёню. Васіль Паўлавіч прыезджаў у паліводчую брыгаду на «козліку» — невялікага росту сухаваты мужчыны з вострымі, пранізлівымі вачымі. «Козел, наш старшыня, — падказалі Алена ў першы раз сябrouкі, ведаючы, што яна родам з іншай вёскі. — Ён у нас з самага заснавання калгаса». Да Аленинай працы Васіль Паўлавіч прыглядаўся асабліва пільна. Аднойчы сказаў: «Ты, мабыць, маладзіца, у хлапечай кашулі нарадзілася. На каня ўзлазіш, нібы казак, воз сена на-кладзеш — не кожны мужык так здолеет».

Яна ўсміхнулася і расказала пра ту кашулю: як рана без бацькі засталася, у свае няпоўныя семнаццаць гадоў працаўала конюхам у калгасе, на начлег ездзіла адна. «Прыганю восенню табун на далёкі выпас, стрыно-жу коней, цяпельца распалю і грэю-ся. Пачую з цемры іржанне, тупат капытоў — хапаю галавешку і бягом туды. Што ёсьць сілы крычу: «Ату, ату-у-у!», а ў самой калені дрыжаць ад страху, асабліва калі ўбачу зялёныя агеньчыкі — воўчыя вочы. Коні як пачуюць мой голас — скачуць да мяне, тычуцца цёплымі пысамі ў ру-кі, я іх глажжу, супакойваю. Потым вяртаюся да вогнішча і ўжо не сплю да раніцы. Захутаюся ў кожушок ды паглядаю ў зорнае неба...»

Вось тады Васіль Паўлавіч сказаў: «З такой школай табе толькі і быць даяркай».

...Ферма, дзе працуе зараз Алена Георгіеўна, па сучасных маштабах — невялікая, больш за сотню кароў. Аблугаўваюць іх восем даярак. Ра-бота нялёгкая: акрамя аўтапайлак, на ферме няма ніякай меканізацыі. Кармоў, праўда, уволю, ураджай збожжа ў калгасе сёлета пераваліў за трыццаць цэнтнераў з гектара, добра ўрадзілі культурныя сенажаці, бульба, буракі, так што на карову прыпадае ў дзень не менш чым па дванаццаць кармавых адзінак. І ўсё ж у Алены Георгіеўны пры адолькавым рацы-ёне надоі ад кароў вышэйшыя, чым

у сябровак. Чаму вышэйшыя — аб гэтым кожны мяркую па-рознаму. Тая ж Надзея Майсееву сцвярджае, што ўвесе сакрэт у кантакце з жывёлай. «Злоснаму чалавеку карова ні за што не аддасць усяго малака, а ў нашай Алена добрае сэрца, памяркоўныя характар, са сваімі каровамі яна, нібы выхавальніца ў дзіцячым садзе з малымі, размаўляе».

...Надвячоркам Алена Георгіеўна зной у прыяцелькі. Надзея Майсееву глядзіць, быццам упершыню ба-чыць руплівую, клапатлівую Алену, якая завіхаетца ў яе хаце.

— Шчаслівая ты, Алена. Усё ў цябе добра атрымліваецца.

Алена Георгіеўна падсаджваеца да Надзі.


— Адной мне было б цяжка. Дваццаць гадкоў прарабіць на ферме — якраз споўнілася круглая даты — не жарточки. Але ж у мяне столькі памочнікі: муж, дочки. Дзяўчынкі, ведаеш, прыйдуць са школы — і на ферму, вырвуць з рук вядро і давай даіць. І кармы ўмелі раздаць, і каровак пачысціць. І Лёня мой, скажу па шчырасці, разумеў мяне з паўслова. Гадоў чатырнаццаць назад пайшла я ў дэкрэтны водпуск, неўзабаве нарадзіла сына. Ляжу ў радзілцы і непакоюся: як там мае каровы, што дома робіцца? А Лёня два месяцы кароў даіў, ацёлы прымаў. І калі я вярнулася на ферму, мае каровы з месяц сумавалі па Лёню.

У хаце ѥёпла. Ёёпла і на душы ў дзвюх жанчын, якія расчуліліся ад светлых успамінаў. Што ж, не кожна-му дадзена такое шчасце, як Алене, калі яе могуць падмняць дзеці і ў доме і на ферме. Аня паліла ў печы, малодшая — Валя — дайла карову, выганяла яе на пашу, выпраўляла ў школу малодшага брата Уладзіка. Кажуць: вялікія дзеці — вялікія кло-паты. Аленины дзеці выраслі, узмужнелі, знайшлі свае шляхі ў жыцці. Аня вывучылася на майстра бытавога абслугоўвання, працуе ў адной са слуцкіх вёсак, Валя, яшчэ калі вучылася ў восьмым класе, сказала, што стане заатэхнікам. Цяпер яна на трэцім курсе Смілавіцкага зааветтэхнікума.

— Шчасце — яно не для сябе, а для людзей, Надзея, — ціха кажа Алена Георгіеўна.

Вось такая яна заўсёды. Чатырнаццаць гадоў была дэпутатам раённага Савета. У мінулым годзе на-даіла ад кожнай каровы па 5008 кілаграмаў малака, сёлета абяцае — 5100. І радуецца больш не свайму поспеху, а дасягненнем тых, хто ідзе за ёй следам.

Слуцкі раён,
калгас «1-е Мая».



Еўдакія ЛОСЬ

Дачцэ прэзідэнта Альенда


Расказвайце пра бацьку,

Ісабэль,
расказвайце, які ён чысты быў,
як працаў, каб волі карабель
пад сцягам пралетарскім горда
плыў.

Каб большала ў палях
пшанічных хваль
і карыстаўся люд сваім дабром,
а з акіяна дзьмуў адно
містраль,
а горы чулі толькі працы
гром...

Ён не баяўся хмары, што плыла,
трымаўся непахісна да канца...

Дзе ж гэта праўда бедная
была,
што «самагубцам» нараклі
байца!!
Сціскаюцца ў няволі кулакі,
празрэнне ўночы не дae
заснуць...
За праўду веку паўстаюць
бацькі,
за праўду дочкі Чылі паўстаюць.
Канцлагерам краіну не суняць,
не патапіць надзеі карабель.
Расказвайце, вам ёсьць што
расказаць
і ёсьць каму пачуць вас, Ісабэль!



Гравюра І. Андрыянова.

Святлана БАСУМАТРАВА

Гойдае голле лагоднае зорку начную,
Песню кахання вясёлая птушка пве.
Дзень надыходзячы светлай усмешкай пачну я,
У сэрцы глыбока схаваўши трывогі свае.
Чвэрць ужо века пражыта, а зроблена мала.
Вось і пара развітання з юнацтвам прыйшла.
Пэўна, спытаеш, чаго я па свету блукала.
Што я шукала, спытаеш, і што я знайшла.
— Шчасця шукала, кахання шукала такога,
Каб, нібы птушцы, мне голас і крылы дало.
Сумных і радасных — розных сустрэч было многа,
Толькі кахання такога ў мяне не было.
Дзень надыходзячы светлай усмешкай пачну я,
З гэтага дня буду жыць для цябе аднаго.
...Гойдае голле блакітную зорку начную
У ўёмных карунках лагоднага ценю свайго.

Ты пасадзіў рабінку ля варот,
Ды не паспей адведаць ягад першых.
Чакалі іншых дзён — светлейших, лепших,
Ды выйшла раптам усё наадварот.
Самотны вецер ходзіць ля вады.
Бярозамі асветлена світанне...
Нам прысудзілі доўгае расстанне,
А дні ідуць марудна, як гады.
Расстанне, варожы — не варожы,
І на душы, як некалі трывожна.
— Пераступайце, людзі, асцярожна
Гніздо маленькай птушкі на мяжы.

Дыван стракаты, казка-лугавіна,
Касы прамень, даверлівасць рукі...
Адзін мой бераг — толькі палавіна,
Два берагі патрэбны для ракі.
І чэрвя спякотнае дыханне,
І трапяткое ластаўкі крыло,
І прыкры боль нявернага кахання —
Усё гэта ужо было, было, было...
І сум знаёмых стрэх, ад пылу шэрых,
І горкіх траў знясленая злосць.
— Ён вабіць зноў, той супрацьлеглы бераг,
Загадка вечна вабіць маладосць.

Г. ВАСІЛЕЎСКАЯ

Слова публіциста

ЦЯПЕР ГЭТА ГІСТОРЫЯ

Трымаю ў руцэ кавалачак тонкай паперы, на якім напісаны:
Краснапольскі валасны рэйком
Чэркаўская павета
Гомельскай губ. № 39.

11-га лістапада 1920-га года.

Пасведчанне

Дадзена Мачульскай Леанадзії Станіславаўне ў тым, што яна вяртаецца ў Петраград для працягвання адкуацыі і што яна паярпела ад контррэвалюцыйнага нападу бандытаў у м. Краснаполле ў ноч на 25 кастрычніка гэтага года і дазваляеца з сабой правезці прадукты харчавання. У чым Краснапольскі валасны рэйком паяврджае.

Печатка, подпіс.

Захаваліся пажаўцелыя лісткі блакнота — запісы тых далёкіх дзён. Як на экране, праносіцца карціны мінульых, цяпер ужо гісторычных гадоў.

25 кастрычніка 1917 года. Выстрал «Аўроры» абыясціў новую эру, эру вялікіх бітваў за ўладу Саветаў, эру вялікіх перамог і пераўтварэнняў.

У агні барацьбы праходзілі дні, тыдні, месяцы, гады. Неймаверная выпрабаванні, голад у краіне, але цвёрды голас вялікага Леніна заклікаў ісці наперад да вызначанай мэты.

Расія непісьменная, забітая. Ленін заклікаў вучыцца. Адкрываліся па ўсёй краіне агульнаадкуацыйныя школы, рабфакі, вышэйшыя навучальныя ўстановы, і мы вучыліся і працавалі.

Мне не споўнілася яшчэ 17 гадоў, але я ўжо закончыла гімназію. Пасля аднагадовых педагогічных курсаў мяне націравалі ў мястэчка Краснаполле ў школу II ступені імя Пірагова. Тут пачаліся мае першыя крокі на ніве народнай асветы.

Ішоў 1920 год. Цёмная асенняя ноч. Мястэчка моцна спала. Толькі дзе-нідзе ў вокнах міргаў цміяны агенчыкі капцілкі

ды здалёку даносілася трывожнае выцце сабак. Хата, дзе я пасялілася, стаяла на ўскрайніме мястэчка. Непадалёку цякла рэчка, за ёй цямнёй лес. Гаспадары мае былі людзі нестараты, ціхія. А сын іх, Васіль — камсамольскі актыўіст.

Поўнач. Сяджу пры цміяным агарку свечкі, абдумваю планы заняткаў. Удзень урокі ў школе, затым гурток па ліквідацыі непісьменнасці, увечары драм-гурток. Работы шмат, а ведаў мала, трэба шмат чытаць. Пасядзець за кнігай магу толькі тады, калі пасля цяжкага працоўнага дня засынаюць гаспадары.

Нечакана цішыню цёмнай ночы парушыў трэск, падобны на выстралы з кулямётам.

Адкуль гэта? Што здарылася?

Я ведала, што ворагі акружажуць маладую Савецкую рэспубліку з усіх бакоў. Ішлі і спусташалі агнём і мечам гарады і сёлы Юдзеніч, Дзянікін, Врангель, а з імі ўся Антанта. Але тут?.. У глухім кутку?..

Думкі мае перарвала больш моцная траскатня... Патушыўшы свечку, я паглядзела ў акно. Ля рэчкі, сярод зааснікаў, мільгаюць цені людзей. Напружваю слых. Даносяцца няясныя гукі. Засвяціўся агенчык і пагас.

«Сяляне пояць коней», — вyrашыла я, і выстралы здаліся галюцинацыяй.

Не распранаючыся, лягла на ложак, абдумвала тэму даклада для моладзі «Кніга — лепшы сябар чалавека».

Раптам зноў з яшчэ большай сілай затрашчэлі кулямёты. Штосьці загрымела, пасыпаліся шыбы з вокнаў. Прачнуліся гаспадары.

— У склеп! Навокал кулямёты! — прыглушана загадаў гаспадар.

Ці доўга мы сядзелі ў склепе? Не ведаю. Раптам нас абдало гаражынёй. Гаспадар падняў дошку і прахрыпей:

— Хата гарыць!

Мы выбраліся са склепа. Скрозь клубы едкага дыму ўдаўся незаўажанымі выбегчы з дома. Уразіла страшэннае відовішча. Усе дамы ў мястэчку былі ахоплены полымем. Чуваць было крыкі людзей, іржанне коней, мычанне кароў, бляянне авечак. Усё гэта змяшалася, утварыўшы трагічнай сілы сімфонію. Гэтай сімфоніі ўторылі царкоўныя званы.

Гаспадары некуды зніклі. Я адчула моцны боль у назе. Цякла кроў. Так-сяк дайшла да рэчкі, абыла і перавязала рану. Раптам у вузкай паласе светла ўбачыла сілуэт чалавека. Ён ужо блізка. Хачу бегчы, але ногі быццам ураслі ў зямлю.

— Дзе бацькі? — пачула я ціхі шэпт.— Не пазнаеш Васіля?

— Дзе ты быў, Вася? У цябе страшны выгляд!

— Лічы, што я нарадзіўся пад шчаслівай зоркай. Каты ўжо бачылі маю смерць.

— Што ўсё гэта азначае? — спыталася я, паказываючы на яркае пажарышча.

— Контррэвалюцыя ўжо трохадзіны распраўляеца з бальшавікамі, камсамольцамі і ўсімі савецкімі людзьмі. Яны гарыць там у зачыненых дамах, а хто здолее выбрацца, таго забіваюць, — з горыччу гаварыў Васіль. — Дзе мае бацькі?

— Не ведаю. Мы разам выбралися з хаты, якая гарэла, і разбегліся ў розныя бакі.

— Хавайся, Люся! — раптам крикнуў Васіль.

Галасы ўсё ўзмацняліся, з трэскам падалі бярвенні, з грукатам сыпалася з комінаў цэглы. Трэвожна гудзелі званы.

Пад раніцу пажар сцішыўся. З розных бакоў даносіліся глухія стогны. Дым, насычаны смущы

родам абгарэлых трупаў, выядаў вочы.

— Лю-ю-дзі! Бандытаў няма. Выходзьце, хто жывы! — закрычалі нехта. А ў маіх вушах усё яшчэ стаялі крыкі людзей, якія гінулі ў полымі пажараў.

Я скіравалася да школы, якая ўжо дагарала. Можа сустрэну каго-небудзь з настаўнікам. Але, апрача абгарэлых трупаў і развалін, нікога не ўбачыла.

Мае думкі зноў перарвала тое ж пытанне:

— Дзе бацькі?

Насустроч мне ішоў Васіль.

— Твае бацькі? — паўтарыла я, здрыгнуўшыся.

Вось дом, дзе я жыла. Вось рэчка. У кустах, чорных ад сажы, — два знявочаныя трупы. Гэта бацькі Васіля, мае гаспадары.

— Праклятая контра! — прашпаўтава Вася.

Мы пахавалі закатаваных і моўкі стаялі над свежай магілай. Першы азвавуся Васіль:

— Што зараз думаеш рабіць, Люся?

— Не ведаю. Што скажуць у аддзеле народнай асветы, — адказала я, — а ты, Вася?

— Клянуся над гэтай магілай змагацца з контррэвалюцыяй, змагацца з ворагамі, якія перашкаджаюць нам будаваць светлу будучыню сацыялізму. Клянуся!

— Будзем разам змагацца і пераможам! — сказала я дрыжачым голасам.

Пачыналася світанне. Мы глядзелі на ўсход, дзе разлівалася крывавае зарыва.

Л. МАЧУЛЬСКАЯ

г. Ленінград

Гравюра Д. Бісці.





Наставніца і вучаніца.
Галіна Кавалёва (справа)
і Галіна Пішкава.
Фота У. Вяжоткі.

АТРЕЗІЕ ДРІЖАННЯ

А. УЛАДЗІМІРАВА

КАЛІ б можна было з заводамі і фабрыка-
мі размаўляць, як з людзьмі, гэты рэ-
партаж я пачала б так:

— Дзень добры, Магілёў-
ская шаўковая!

Так бы і сказала: «шаўко-
вая», хоць фабрыка цяпер за-
вецца інакш. Ды і не фабры-
ка, а завод. Магілёўскі завод
штучнага валакна. І ўсё ж—
у каго ні спытайся, як прайс-
ці або праехаць на завод
штучнага валакна, кожны
абавязкова перапытаете: «На
шаўковую?»

Сіла прывычкі, традыцыі?
Нешта большае. Для Магілёў-
ской шаўковай фабрыка—гэта
старонка вялікай гісторыі.

Дык вось, я прывіталася
спачатку з Магілёўскай шаў-
ковай, цяпер звяртаюся да
завода штучнага валакна:

— І табе дзень добры,
завод!

Яго шоўк, дняпроўскае зо-
лата, кожны з нас носіць ле-
там і ўзімку. Кофтачкі, су-
кенкі, кашулі, панчохі—з
якіх бы фабрык і камбінату
ні трапілі яны да нас, пачы-
наліся ў большасці вось тут.
Чатырыста прадпрыемстваў
краіны атрымліваюць магі-
лёўскі шоўк, і не злічыць,
чым ён вяртается да нас. Ак-
рамя шоўку, завод вырабляе
і штапельнае палатно і полі-
этыленавую плёнку. Сёння
ён гасцінна адчыняе перад
намі дзвёры сваіх цэхаў,
сваю гісторыю, свой сёняш-
ні і заўтрашні дзень.

**

Механічныя пальцы ня-
шешна, дзелавіта скідаюць са

стужкі канвеера адзін за дру-
гім белая папяровыя арку-
шы. Пачынаецца нараджэнне
шоўку. «Папера»—гэта цэ-
люлоза, зыходная сырвіна
для атрымання шоўку, пра-
дукт яловай драўніны. І ня-
хай часам молімся мы іншым
багам, праслаўляем цуды хі-
міі, што прынесла ў наш быт
сінтэтыку—лаўсан, капрон,
ніtron, але зноў міжволі па-
клонішся ў думках вялікаму
зямному цуду—звычайному
дрэву, якое здаўна карміла,
сагравала і апранала чала-
века.

Толькі што былі мяkkія,
нібы вата, аркушы, а вось
ужо на дзвюх кальцевых іс-
тужках канвеера пльвиць
белая снегавыя груды: цэлю-
лоза прайшла першую, па-
куль яшчэ механічную, ста-
дью апрацоўкі. Яе перамало-
лі, нібы ў мясарубцы, і цяпер
за справу возьмечца сама па-
ні хімія. Як гэта будзе адбы-
вацца, мы з вамі не ўбачым,
усё схавана ў спецыяльных
апаратах, рэзервуарах, усё
фіксуюць прыборы, кантра-
лююць лабараторыі. Там, у
гэтих апаратах і рэзервуарах,
цэлюлоза апрацоўваецца
шчолачнымі растворамі, се-
равугляродам, нейкі час бу-

дзе нагадваць свежы ліпавы
мёд, потым гэты «мёд» паль-
еща з фільтраў тоненкімі
ніцямі-струменьчыкамі ў спе-
цыяльную ванну. Гэта ўжо
будзе віскозная нітка, пакуль
яшчэ кволая, толькі зневес-
ненная на будучы шоўк.
Зноў хімічная апрацоўка, і
вось ужо віскоза праз нітра-
праваднікі трапляе на пра-
дзільныя дыскі, праходзіць
новы хімічны і механічны рэ-
жым апрацоўкі—і, калі лас-
ка, здымайце, прадзільшчы-
цы-гаспадыні, свежаспечаная
ў цудоўнай печы шаўковая
кулічы. Яны і сапраўды так
завуцца, вобразна і трапна.
Кулічы будуть яшчэ вандрава-
ць ад аднаго участка да
другога, сушыцца, упрыгожа-
вацца, перамотвацца на шпу-
лі, перш чым паедуть магі-
лёўскім шоўкам па розных
адрасах нашай краіны і за яе
межы.

Вось так, вельмі спрошчана
і коратка, можна раска-
заць, як нараджаецца шоўк.
А хто ж яго нараджае? Хто
сочыць за хімічным працэ-
сам, накроўвае яго, здымает
гатовыя кулічы, апрацоўвае і
перамотвае іх? Есць людзі та-
кіх прафесій—апаратчыкі,

прадзільшчыцы, перамотчи-
цы, бабінажніцы.

Наши новыя знаёмствы па-
чынаюцца ў хімічным цэху
завода. Начальнік яго Лідзія
Васільеўна Селіванава, чала-
век спакойны, прости ў абы-
ходжанні, ветлівы і стрыманы.
Калі глянеш на гэты вя-
лізны цэх, ад якога залежа-
і план, і якасць, і ўсе ўласці-
васці будучага шоўку—яшчэ
больш шануеш ўменне Лідзія
Васільеўны разумна, спакой-
на, добразычліва кіраваць
людзьмі. Кіраваць цэхам, з
якога пачынаецца завод.

Родам яна з Тульскай воб-
ласці, закончыла тэхнічнае
аддзяленне Маскоўскага тэк-
стыльнага тэхнікума і трэцяе
дзесяцігоддзе працуе тут, на
гэтым заводзе, прайшла ўсе
прыступкі ад работніцы да
начальніка цэха.

— Надзейны чалавек. Да-
верылі ёй цэх—і гора цяпер
не ведаем,—так яе характа-
рызуе галоўны інжынер заво-
да Уладзімір Пятровіч Кім.

А сама Лідзія Васільеўна
рассказвае мне пра лепшых
работніц свайго цэха, пра
тых, каго яна лічыць надзей-
нымі людзьмі, з кім працуе
поплеч шмат гадоў, каму да-

вярае любую справу. Вось яны. Лідзія Пазнякова—старшая апаратчыца аддзела мерсерызациі, яе калега Валянціна Каламеець, начальнік змены Кацярына Мартыновіч, майстар Раіса Борбут, апаратчыца Клаўдзія Лісоўская, лабарантка Кацярына Беразень.

Наступны цэх—новая справы, новыя клопаты, новыя людзі. Цэх таксама вялікі і адказны—прадзільны. Але не такі, як на звычайных тэкстыльных прадпрыемствах. Хоць і тут здымаюцца гатовыя кулічи, і адсюль ідзе пража, і трэба мець не меншэ майстэрства, чым у прадзільшчыц іншых тэкстыльных камбінату, а нават крыху большае: хімія ёсьць хімія. Прадзільшчыц вельмі паважаюць на заводзе, яны добра зарабляюць, іх справы і поспехі шчодра славіць заводская шматтыражная газета. Зоркі завода!

А сярод зорак найярчэйшыя Раіса Савіцкая і Зінаіда Бандарэнка. Гэта яны пачынальніцы ўсіх новых ініцыятыв на заводзе, і самую апошнюю, самую высокую пад дэвізам «Дзве пяцігодкі за пяць гадоў!»—таксама прапанавалі яны. Мне не давялося пабачыцца з гэтymi жанчынамі. Але чула адусюль словаў, поўныя захаплення: шчырыя сяброўкі, выдатныя работніцы-камуністкі, дасягнулі найвышэйшага майстэрства. Яны вядомы не толькі ў Магілёве, але і на ўсіх падобных прадпрыемствах краіны. І засталіся такімі сціплымі, працавітымі, якімі былі і раней. Слава не ўскружила галаву, не сапсавала характеристу. І вось апошняя наўіна, пра якую паведамляла нядаўна заводская шматтыражка «Сцяг працы».

«Кавалер ордэна Леніна, лепшая прадзільшчыца хімічнай прамысловасці краіны Раіса Іванаўна Савіцкая і лепшая рабочая па прафесіі Зінаіда Васільеўна Бандарэнка, узнагароджаная Граматай Вярхоўнага Савета БССР, днёмі перагледзелі свае сацыялістычныя абавязкаўствы. Яны вырашылі перайсці на абслугоўванне 14 прадзільных машын. Што гэта дасьць? Гэта павялічвае прадукцыянасць працы на 100 працэнтаў і дасьць магчымасць за пяць год выканань два пяцігадовыя заданні. Да канца 1975 года прадзільшчыцы выканаюць 27 месячных норм і будуть працеваць у лік чэрвеня 1978 года».

На вечарах працоўнай славы, у Дзень хіміка, на сурэчах з моладдзю ўспамінаюцца імёны лепшых прадзільшчыц, перамотчыц, апаратчыц, бабінажніц завода: Свят-

ланы Мазніцынай, Людмілы Хатынцевай, Веры Шараметавай, Раісы Зносак, Іны Бабровай і многіх, многіх іншых. Гэта яны выносяць на злётах пераможцаў сцягі завода, і дыктар урачыста называе іх прозвішчы: «Сцяг завода суправаджае лепшая...» Трэба сказаць, што тут умеюць і любіць славіць людзей выдатнай працы, тых, хто сёння піша новую славную старонку гісторыі завода.

**

Гісторыя завода. Яе можна ўмоўна падзяліць на тры этапы. Трыццатыя гады, пасляваенныя і сённяшні дзень. Першынцом беларускай хіміі называлі Магілёўскую шаўковую фабрыку. Яе будавала ўся краіна. Былі ў той час свае героі, свае заклікі, свой палымяны энтузіазм. В. В. Куйбышаў, імя якога і сёння носіць завод, прыслаў віншавальную тэлеграму ў дзень пуску фабрыкі, назваў гэту падзею вялікай перамогай рабочага класа. Беражліва збірае калектыў завода дакументы, фатаграфіі, успаміны ветэранаў. Вось першы ўдарнікі, стаханаўцы, вось першыя дыпломы, узнагароды, якія атрымлівалі маладое прадпрыемства. Але ўсё гэта было пазней. Спачатку былі кірка і рыйдлёўка, была прымітыўная тэхніка, і былі лозунгі: «Даеш тэмпы!», а значыць быў працоўны герайзм. Былі цяжкасці і ў будаўніцтве фабрыкі і ў наладцы незнаёмага, складанага абсталявання, была перамога рабочага класа рэспублікі.

Навальніца вайны задзымула першае дыханне фабрыкі. І зноў пачаўся працоўны подзвіг, подзвіг аднаўлення, зноў па цагліне, па вінціку збіралі магілёўскія рабочыя сваю шаўковую. І сабралі, і аднавілі. Былі і на той час свае героі, іх імёны захоўвае музей працоўнай славы завода.

А потым у жыццё Магілёва прыйшла новая падзея. Пачалося будаўніцтва лаўсанавага камбінату. Прадпрыемства вялікае, самое сучаснае з сучасных. Яго прадукцыя, надзвычай патрэбная народнай гаспадарцы краіны, яго размах адразу вылучылі лаўсанавы камбінат на першы план. А старэнкавая «шаўковая», няхай цяпер ужо і не фабрыка, а завод, неяк быццам саступіла дарогу «Лаўсану». Дзе там раўняцца з такім волатам! На яго працеваць ўсё, нават мода.

Калі ўзнікла яно, трэцяе дыханне Магілёўскага завода

штучнага валакна? Ні днямі, ні гадзінамі, ні месяцамі не вызначыш. Будаваліся новыя карпусы, не горшыя, чым на «Лаўсане», асвойвалася новая прадукцыя, з году ў год завод павялічваў план, набіраў магутнасць. Як да чалавека ў сталым узросце прыходзіць поўны росквіт сіл, так і да завода. У пароунанні з даваенным часам сёння завод дае прадукцыі на 250 працэнтаў больш. Найлепшы шоўк краіны—магілёўскі. Найлепшае штапельнае валакно—магілёўскае. Найлепшая поліэтыленавая плёнка і сасічачная абалонка таксама робяцца тут. А зусім яшчэ нядаўна мы куплялі яе за мяжой. Завод, яго сямітисячны калектыў (амаль гэткі, як і на лаўсанавым) жыве бурна, жыве ў станаўленні, у рытме, які лепш за ўсё характарызуецца словам уздым.

У хімічным цэху ўсё спакойна. Трэба толькі пра нешта парыцца, што сці на хаду абмеркаваць... На здымку ў цэнтры—начальнік хімічнага цэха Лідзія Селіванава.



НАС—250 МІЛЬЁНАЎ!

9 жніўня 1973 года, на 56-м годзе Савецкай улады, нас стала 250 мільёнаў. Нарадзіўся 250-мільённы грамадзянін Саюза Савецкіх Сацыялістычных Рэспублік.

Дзе ж ён нарадзіўся, гэты двухсотпяцідзесяцімільённы жыхар нашай краіны? На жаль, ніхто не можа адказаць на гэта пытанне з поўнай дакладнасцю. Можна было б на хвілінку дапусціць, што наш двухсотпяцідзесяцімільённік нарадзіўся ў Pacii — там жыве 53 працэнты насельніцтва Савецкага Саюза. Але ж РСФСР — толькі адна з пяцнаццаці рэспублік, і магчымастю паяўлення двухсотпяцідзесяцімільённага жыхара ў адной з 14 іншых рэспублік таксама не выключацца. Самая высокая нараджальнасць у Горна-Бадахшанскай аўтаномнай вобласці: 43 нованараджаных на тысячу чалавек насельніцтва. Трэба адзначыць, што да рэвалюцыі насельніцтва Паміра было асуджана на выміранне. Гэта было царства рапхіту і цынгі. У 36 гадоў тут людзі былі ўжо старыя.

ХЛОПЧЫК ЦІ ДЗЯЎЧЫНКА?

Дык якую каліаску купляць нашаму двухсотпяцідзесяцімільённаму? Блакітную ці ружовую?

Статыстыка наконт гэтага мае дакладныя звесткі: працэнтныя судносіны паміж колькасцю хлопчыкаў і дзяўчынкам заўсёды застаюцца амаль пастаянныя: на 105—106 нованараджаных хлопчыкаў прыпадае 100 дзяўчынкам.

Некалі праводзіліся даследаванні, каб даказаць, што пасля войнаў і стыхійных бедстваў нараджаеца больш хлопчыкаў. Хацелі правесці тут аналогію з жывёльным светам: акеанолагам вядома, што пасля тайфунаў у акіяне рэзка ўзрастает колькасць мужчынскіх асобін. Аднак аналогія не атрымалася. Пасля вайны хлопчыкаў нараджалася столькі, колькі і заўсёды. Так што ў рыб усё аказалася прасцей...

А нам добра вядома, што маці-прырода нарыхтоўала заўсёды хлопчыкаў «у запас», бо яны слабейшыя за

дзяўчынкам і з імі часцей здарядаюцца ўсякія няшчасныя выпадкі.

Але ідзе час, медыцына дасягнула гіганцкіх поспехаў у ахове маленства, і вось хлопчыкі ўжо не з'яўляюцца слабейшымі за дзяўчынкам. І судносіны 105 да 100 застаюцца ў сіле ва ўсё большым ліку аднагадовых структур. Як кажуць, назираецца тэмп прыросту хлопчыкаў. Аж да 24-гадовага ўзросту колькасць «хлопчыкаў» перавышае колькасць «дзяўчынкам».

Бо на дзесяць дзяўчат па статыстыцы дзесяць з паловай хлапцоў! (даныя 1972 года).

ЯГО ВАГА, РОСТ!

У статыстыцы прынята, што называецца, «выключачы лідэр»! Самая высокая і самая нізкая паказчыкі аўтаматычна адкідаюцца.

Таму ў статыстыцы нованараджаных нікога не можа цікавіць той факт, што ў Цалінградскай вобласці нарадзілася дзіця вагой у 7 кілаграмаў, ростам у 60 сантиметраў і з двумя зубамі!

Гэта — выпадак, які не надта вітаюць медыкі: адхіленне ад нормы.

А нас цікавіць якраз норма, здаровы, звычайны чалавек. Наш двухсотпяцідзесяцімільённы — гэта сярэднестатыстычнае дзіця.

Вось даныя за 1970 год: хлопчык — вага 3 622 г (плюс-мінус 33,5 г), рост 52,2 см (плюс-мінус 0,18 см). Дзяўчынка — вага 3 386 г (плюс-мінус 34,2 г), рост 50,9 см (плюс-мінус 0,21 см). Калі парунаць гэтыя лічбы з данымі трываліці гадавай даўнасці, то атрымаецца, што дзяўчынка

пацяжэла на 18 грамаў, а хлопчык на цэлыя 123 грамы...

Гэта — акселерацыя! Што такое акселерацыя — вынік паскораных тэмпаў жыцця або добрага харчавання? Вучоныя думаюць над гэтым, а пакуль што нашы хлопчыкі значна апярэджаюцца дзяўчынкам. Цікава адзначыць, што такія скакі — не правила, не заканамернасці ў свеце. У Швецыі, напрыклад, першынствуюць дзяўчынкі — і нараджаюцца большыя за хлопчыкаў, ды і вырастаюць вышэйшыя.

Наш двухсотпяцідзесяцімільённы, што так адрозніваецца ад сваіх старэйших братоў і сясцёр — падлеткаў, — вызначаецца яшчэ і тым, што ён менш будзе хварэць на адзёр, коклюш і свінку. Зараз саме распаўсюджанае захворванне сярод маленькіх дзяцей — дыятэз. Нельга сказаць, што алергічныя захворванні павялічыліся, праста інфекцыйныя ўступілі ім сваё першае месца.

ЯК ЯГО НАЗАВУЦЫ?

У Ленінградзе на працягу апошніх дзесяці гадоў мода на імёны амаль не змянілася. Па-ранешшаму дзяўчынкам часцей за ўсё называюць Ленамі, а ў хлопчыкаў на першае месца выйшла імя Аляксандра. Сяргей цяпер апынуўся на шостым месцы, затое Ігаркоў стала значна больш. Вось спіс самых паяулярных імёнаў: Аляксандра, Аляксей, Андрэй, Дзмітрый, Ігар, Сяргей. А таксама Алена, Ірина, Наталля, Вольга, Святлана, Таццяна, Юлія.

У Ціміразеўскім раёне Масквы на першае месца выйшлі імёны Вольга і Дзмі-

трый. А наогул самае папулярнае імя — Дзмітрый, затым Аляксандра, Аляксей, Міхаіл, Павел — і ў дзяўчынкам: Вольга, Ірина, Наталля, Марына, Алена. Трэба адзначыць, што дзесяць гадоў назад Алена стойка трывала першае месца, і імя Андрэй таксама было ў першай тройцы, а цяпер яно адышло, уступіўши месца імю Міхаілу, якое раней сустракалася рэдка.

Дзесяць гадоў назад у маскоўскіх загсах усе Марыі перайменоўвалі сябе ў Марын. Цяпер наглядаецца адваротная з'ява: узікла цікавасць да такіх імёнаў, як Марыя, Ганна, Кацярына, Дзяніс, Антон, Максім. Амаль няма Мікалая, затое паявілася некалькі Анжэлік.

Работнікі загса прасілі напомніць будучым бацькам, што імя даеца аздін раз і змяніць яго можна толькі ў тым выпадку, калі аздін з бацькоў быў у камандзіроўцы або ў экспедыцыі і з ім гэта пытанне не ўзгаднілі. Ва ўсіх іншых выпадках, нават калі бабуля і дзядуля нездаволены выбарам імя, загс ужо нічым дапамагчы не можа.

ХТО ЕН?

Дык хто ён, двухсотпяцідзесяцімільённы жыхар нашай краіны? Ніхто не здолеет гэтага сказаць. Можна толькі меркаваць. Магчыма, гэта Ірина Сяргеевна Іванова, якая нарадзілася 9 жніўня 1973 года ў маладым горадзе Кунградзе, ці Янушар Сяргеевіч Смірноў, які прыйшоў на свет у Ленінградзе ўноч на 9 жніўня 1973 года.

Ва ўсякім выпадку, яны таксама знаходзяцца ў тым двухсотпяцідзесяцімільённым спісе, у якім значымся і мы з вами: кожны — паўнапраўны, аздыны і неабходны чалавек.

Л. СТАФАНАВА

(Штотыднёвік «Неделя»)



БЫЛА нядзеля, і я спадзявалася заспечь усю сям'ю дома. Дзверы адчыніла маладая блявая жанчына:

— Так, я Маргарыта Андрэйна Жыгунская. Заходзьце, калі ласка.

У пакоі, на канапе, сядзеў малады мужчына. Блявенькі хлапчук гадоў трох кудлаціў яго валасы. Двоё таکіх жа малых сядзелі на падлозе, разбіралі цацачны грузавік. Частка дэталаў валялася на падлозе, астатнія чакалі сваёй чаргі.

— Вова, Міколка, прыбярыце цацкі! Хадземце піць кефір.

Блявенькі хлопчык, што валтузіўся з бацькам, таксама пасунуўся з канапы:

— Кефіру.. Кефіру..

— Ой, любяць кефір,— сказала Маргарыта Андрэйна, пагладжваючы па галоўках блізнят.— Кіслае малако з цукрам кефірам празвалі. Сярожа ад дзяцей пачуў у двары — і пайшло: кефіру і кефіру.

Маргарыта Андрэйна расказвае, што малыя мелі добры апетыт ад смага дня нараджэння. Але так здарылася, што малако ў яе знікла. Была і роспач, былі і слёзы, і адчай, і бясконцыя бяссонныя ночы. Калі тут спаць: то адзін крываць, то другі, то ўсе трое разам. Але паступова ўсе наладзілася.

Маргарыта Андрэйна бярэ на руکі то Сярожу, то Вову, то Міколку. Я пакуль што яшчэ не навучылася іх адрозніваць.

Скажу шчыра, напачатку мы з Сяргеем нават разгубіліся: як будзем жыць, як гадаваць? Я працавала галоўным заатэхнікам у саўгасе, меркавала праз паўгода вярнуцца. Работу сваю надзвычай любіла. Калі ляжала ў радзільнім, некаторыя жанчыны гаварылі: «Калі, Рыта, праз трэх гады пойдзеш на работу, то і тады скажы дзякую!». Я пайшла не праз трэх гады, а праз год. Праўда, радавым ужо заатэхнікам. Некалькі гадзін з малымі сядзела маці Сяргея, некалькі гадзін Наташа — у асноўным, калі іх клалі спаць, а потым я прыйходзіла з работы.

Адзін захоча на рукі — і ўсе трое просяцца. Адзін пачынае рушыцца цацкі, на тэлевізар робіцца замах — астатнія актыўна дапамагаюць. І рэунасць, і крыўда. Ім жа зараз у душу пасяліць можна, што захочаш. Якое зерне пасееш, такое і вырасце. Хоцацца, каб добрае зерне прарасло. Як бы ні было складана, а стараюся ім многае тлумачыць, раблю так, каб яны адзін аднаго любілі, клапаціліся адзін аб адным і былі заадно. Часам гэта ў іх выходзіць, і задужа нават. Нярэдка ў нашай кватэры ўсе дагарыдном. Але ж мы з бацькам разумеем — растуць мужчыны.

Столькі ў іх энергіі, столькі захаплення рознымі справамі, цікавасці да навакольнага свету. Неяк брала я іх на ферму, дзе ў нас цяляты. Дык столькі дзіва было, столькі пытанняў! Па-дзіцячаму бясхітрасных, але пасправубі растлумач. «Мама, а чаму гэтае цялятка чорненкае, а вось гэтае беленкае, хто іх так пафарбаваў?»

І тлумачыш. І як хороша на душы, калі яны вераць кожнаму твайму слову.

Хлопчыкі дапілі малако, і мы пайшлі ў гасціны пакой, дзе Сяргей Прохаравіч чытаў газету. Вова і Сярожа адразу палезлі да бацькі на калені. Прыйшла са двара і Наташа, жывавая дзяўчынка гадоў восьмі.

Маргарыта Андрэйна пераапранаеца. Запрашае мяне паглядзеца ферму. Праходзім міма новага цаглянага дома, і яна гаворыць:

— Тут, на другім паверсе, хутка будзем жыць, саўгас даў трохпакаўную кватэру. Хапала месца і ў гэтай, але дырэктар наш — жанчына чулая, клапатлівая, настаяла, каб нам — трохпакаўную.

Ферма адразу за пасёлкам. Бычкі стаяць у загонах, ядуць канюшыну з цімафеўкай, гладкія, чыстыя, з белымі пысачкамі.

У канторы саўгаса я размаўляла з дырэктаром Любоў Захараўнай Пісарэнка.

— Пра Рыту нашу кожны ў саўгасе скажа толькі добрае. Паважаюць яе людзі. І перш за ўсё за працавітасць. Старанная, шчырая. Нямала зрабіла за сем год, якія ў нас працуе пасля Курскага сельскагаспадарчага інстытута. Палепшылася пароднасць жывёлы, гэта і яе заслуга. Вядзе яна ў нас эканамічную вучобу — маладзёжны гурток. Заняткі праходзяць жыва, цікава, нават весела. І нікога туды не трэба на вяроўцы цягнуць. Ну, і самае галоўнае — яна цудоўная маці. Я таксама маці і магу зразумець усе яе клопаты, складнасці, цяжкасці. Паверце мне, за ўесь гэты час, — а ўжо хлопчыкам па трох гады, — ніхто не пачуў ад яе ні слова пра цяжкасці. І на работу прыходзіць прычасаная, і акуратна, па модзе апранутая, і ні ў чым яна не адстае ад нашых жанок. А яшчэ ў многім і сама тон задае. Дом у яе вяслы, шумны, жыццё актыўнае.

Скажу я вам, магчыма, гэта нарэдкасць цяжка, але і рэдкае шчасце мець столькі ўзаемнай любові. Калі целуюць сыны, то ўсе трое разам, калі і абдымаюць, то таксама ўсе трое. Якой жанчыне такое выпадае? Можна пазайздросціць ёй добраі зайдрасцю і пажадаць яе дзесяцям вырасці вялікім і сапраўднымі мужчынамі. А мужчыны нам у саўгасе дужа патрэбны. Бачыце, — і дырэктар жанчына, і заатэхнікі ў нас жанчыны, і брыгадзіры, — Любоў Захараўна смеяцца.

...Пры развітанні я пажадала шчасця і радасці Маргарыце Андрэйнене, яе мужу, усёй яе сям'і.

Дзеци ўважліва слухалі маю размову з бацькамі. Я сказала:

— А ну, хлопчыкі, вазьму я да сябе Міколку ў Мінск. Няхай і ў мяне будзе хлопчык. Яму спадабаецца ў Мінску.

Малыя на момант сцішыліся, а потым кінуліся да Міколкі, заграблі яго ў свае абдымкі:

— Не, не аддадзім!.. Ён наш!..

Г. БАРЫСАВА

Выхадскі раён,
саўгас «Холстава»



У лістападзе спаўняеца 60 гадоў паэт Вісарыён Сяпанавіч Гарбук. Рэдакцыя часопіса віншует юбіляра і прапануе чытачам некалькі яго вершаў.

Вісарыён ГАРБУК

Я не знаю, што рабіць

Пайшла мама мая ў сад,
А мне загадала:
Як заплача малы брат,
Каб я ёй сказала.

А ён спіць сабе і спіць,
Брацік-небарака.
Я не знаю, што рабіць...
Хоць самой заплакаць.

Навошта добрый ранак

- Навошта добрый ранак?
- Каб зразу прасынацца.
- Навошта добрый ранак?
- Вучыцца апранацца.
- Навошта добрый ранак?
- Каб чысценька ўмывацца.
- Навошта добрый ранак?
- Каб весела смяяцца.

Вось якая смелая!..

А я знаю, дзе мой носік
І дзе — мае вочки!
Дзе растуць мае валосікі,
А дзе нагаточки!

Гладзіла я коціка,
Бачыла я мышку!
Надзімаць магу жывоцік,
Набіць на лоб шышку!

Вось якая смелая!..
І я нават знаю:
Гэта ножка левая,
А гэта другая.

БЛІЗНЯТЫ

Я НА ўляцела лёгка, нібы ветрык, гэтая худзенькая, жававая дзяўчынка. Выпаліла звычайнае «дзень добры!..» і, паклаўшы пачак пісьмаў на стол, тут жа знікла. Пачак быў цяжкі, кръж-накръж перавязаны папяровай вяровачкай.

Я разрэзала вяровачку нажніцамі, і па сталае рассыпаліся белыя і блакітныя канверты. «Штосьці сёння іх вельмі мно-га»,— падумала я і пачала «апрацоўваць» пошту. Калісці мяне вельмі збянтэжыла гэтае слова, яно так не стасавалася да пісем. Пісьмы для мяне былі доўгім ча-канным і радаснай нечаканасцю. І рап-там іх... «апрацоўваць»...

Калі я ўпершыню прыйшла сюды, на радыё, і ўбачыла такое мноства пісем, то разгубілася і адчула зайдзрасць. Зайдзрасць да тых, каму многа пішуць. Потым пачала прывыкаць да гэтай пісьмо-вой лавіны. Моўчкі сартавала іх, рэгістравала і клала на стол рэдактару.

Аднойчы на канверце прачытала: «Сі-маковай Зінаідзе Ілынічне». Не адразу нават сцыміла, што гэта мне, хаця почырк

ПЕСЕНЬКА ГАДЗІННИК

Кім ПУГАЧ

Апавяданне

Мал. Ю. Пучынскага.

пазнала б з тысячи. Салодка зашчымела сэрца. Спяшаючыся, не нажніцамі, як звычайна, а «па-хатняму», рукамі я зарвала канверт.

«Прызнайся, Зіна, што ты здзіўлена,— пісаў Міша.— Ты ўсё важдаешся з чужымі пісьмамі, і я падумаў: зраблю ёй сюрприз. Спадзяюся, ён прыемны. Так?»

О, ён нават не ўўляў, наколькі гэта быў прыемны сюрприз. З того часу так ён мне і пісаў — дадому і на работу. І праца з пісьмамі раптам перастала быць для мяне сумнай. Чым больш было іх, тым большай была надзея. Не, я не кідалася, каб хутчэй праглядзеце канверты. Рабіла сваю справу як звычайна і з заміраннем чакала, што кожны наступны ліст будзе мой, асабісты.

Міша пісаў, што яны далёка на поўнай і авалязковая знайдуць тое, што шукаюць. А Андрэйку ён прывязе камень незвычайнай прыгажосці. Андрэйка вельмі радаваўся кожнаму новаму каменю-чыку. А я з сумам думала, што калі-небудзь і сын цэлыя месяцы будзе праводзіць дзесяці далёка-далёка, і я застануся зусім адна, буду хвалявацца і кла-паціца адразу за дваіх.

Мінаў час. Падрастаў Андрэйка. І вось я павяла яго ў першы клас. Міша пісаў, што чакае — не дачакаецца таго дня,



калі на свае вочы ўбачыць Андрэйкавы «каракулі», якія прыносяць мне столькі клопатай...

Апошнє пісмо на маё імя прыйшло на работу. Адрес быў напісаны чужою рукой...

З таго часу я баюся асабістых пісем, хаця ні ад каго ўжо іх не чакаю. А тыя, што прыходзяць на радыё, я рэгіструю і кладу на стол Нікадзіму Іванавічу.

— Ну-с, што нам пішуць? — пытаецца ён.

Я не адказываю, таму што гэтае пытанне ён задае кожны раз, калі атрымлівае сваю штодзённую порцю пошты. Ды ён і не чакае адказу, а адразу паглыбляеца ў чытанне. Галава ў Нікадзіма Іванавіча зусім голая, глянцевая. Іншы раз мне здаецца, што я бачу пад гэтым глянцам павольны рух яго думак — Нікадзім Іванавіч усё робіць не спяшаючыся.

Вось і зараз ён доўга сядзіць над нейкім пісьмом. Тонка завостраны карандаш вісіць над аркушам паперы. Нарэшце, на верхнім правым рагу аркуша ён піша: «муз». Гэта азначае, што пісмо трэба накіраваць у музычную рэдакцыю, што гэта адна са шматлікіх просьбаў выка-наць песню, або, як мы кажам, заяўка.

У паслябедзеннай пошце было пісь-

мо, адрасаванае кампазітару А. В. Нярадаву. Кампазітары ў нас не працуяць, ды і прозвішча было мне незнáёмае. Стала неяк няёмка за гэты прabel, хаця на музычным небасхіле апошнім часам успыхвае так многа новых зорак, што можна і не здзяўжыць адну з іх.

— Нікадзім Іванавіч...

— Гэта я,— павярнуўся ён у мой бок.

— Кампазітар Нярадаў... Што ён напі-саў?

— Няра-адаў? — здзіўліся рэдактар, і я адчула, як чырвань заліла мой твар: вось цёмная! — Нярадаў, Нярадаў... — моршчы лоб Нікадзім Іванавіч. Ён так-сама не ведаў.

— Тут пісмо яму.

Не спяшаючыся, рэдактар абдумвае сітуацыю і раіць мне схадзіць у музычную і высветліць усё. Іду і пытаюся, ці не ве-даюць яны кампазітара Нярадава. Му-зычныя рэдактары запытальна глядзяць адзін на аднаго.

— Чакайце,— успамінае адзін.— Гэта, здаецца, яго песенька — пра гадзіннік. Па-мойму, ён нейкі час працаваў на ра-дыё. Я чую даўно, што ён загінуў.

Выслухаўшы мяне, Нікадзім Іванавіч сказаў, каб ускрыла канверт.

— Відаць, звычайная заяўка,— выра-шыў ён.

«Дзень добры, Саша!..» — прачытала я і збянтэжылася: пісмо было асабістое. Але я ўжо не магла не дачытаць яго. Вось гэтае пісмо.

«Дзень добры, Саша! Відаць, не адва-
жылася б напісаць табе, але ты напом-
ніў пра сябе, развярэдзіў душу, і вось —
я пішу. Даруй, калі гэта непрыемна табе.

Учора я пачула па радыё тваю песень-
ку пра гарадскі гадзіннік. І ўсё зноў
успомніла, усё — нашы сустрэчы, чакан-
не сустрэч, той стары дом на рагу вулі-
цы і гадзіннік, які заўсёды спяшаўся на
пятнаццаць мінuta. Мы ведалі, што ён спя-
шаецца, але час спаткання заўсёды звя-
ралі па гэтаму гадзінніку. Ён дакладна
адмерваў часіны нашага (ці толькі май-
го) шчасця. Я не заглядвалася ўдалачынъ.
Мне здавалася, што ўсё будзе працяг-
вацца вечна.

Аднойчы ты не прыйшоў. Я чакала, ба-
ялася глянуць на наш гадзіннік. Замест
цябе прыйшоў твой таварыш. Тут я ўсё
зразумела. Не, я зразумела гэта яшчэ
раней, але не хацела, не магла прызнацца
сабе, што аднойчы ты не прыйдзеш...
Відаць, я выглядала наіўней са сваімі пы-
таннямі. Ці не хворы ты, ці не трэба та-
бе чаго-небудзь? Адказ быў да жаху ба-
нальны: ты нечакана паехаў і не здолеў
папярэдзіць. Якую спрыяльную глебу ты
пакінүў для надзеі!

Добра, што ты тады паехаў. Без цябе
я адва-
жылася на ўчынак, якога сама не
чакала ад сябе,— паехала, уцякла, схава-
лася. Спяшалася, быццам баючыся,
што ты ўгаворыш застасца. А больш за
усё на свеце я баялася, каб ты не здага-
даўся, што хутка я буду не адна...

Можа я і не адпраўлю гэтае пісмо.
Але зараз, калі ў вушах яшчэ гучыць
твая песня, я не магу стрымацца, каб не
сказаць, што ўсё помню.

Як ты жывеш? Як працуецца? У цябе,
вядома, ёсць сям'я. Ты можаш мне не ад-
казваць. Але калі я пачую па радыё
тваю песню, буду відаць, што ў цябе ўсё
добра.

Ужо даўно я жыву ў Чыце. Выходуваю
сына, Сашу. Ён падобны на цябе.

Вось і ўсё. Бывай. Лена».

Нікадзім Іванавіч памасіраваў сваю
гававу і пачаў глядзець у акно. Ён думаў.
Нам абодвум стала няёмка ад датыкнен-
ня да чужога лёсу, чужой тайны.

Я таксама думала. Пра свайго Андрэй-
ку. І, значыць, пра Мішу. Не магу думася
пра яго асобна. Ён таксама падобны на
бацьку, хадзіць ўсе ліцаць, што нос у яго
мой, падбародак мой, бровы — мае. Я
маўчу ў тыхіх выпадках, відаю, як ён
паутарае Мішу. Трэба ўважліва, кожны
дзень, углядыца, каб у светлых дзіцячых
вачах убачыць іншыя, дарослыя, не па-
дзіцячаму задуменныя очы. Каб паварот
віхрастай галоўкі напомніў рухі і жэсты
іншага, бясконца дарагога чалавека.

Успомніла тое жахліве запытанне,
якое ўзнікла ў Андрэйкавых вачах, калі я
прачытала яму, што было напісаны ў ка-
зённым пісме. Сын адразу неяк паста-
леў, стаў больш паслушны і ўважлівы
да мяне. І яшчэ больш падобны на Мішу.
Ён ганарыцца быцькам...

А той — Саша? Што ён ведае пра
бацьку? Відаць, Лена зрабіла ўсё, каб ён
ганарыўся быцькам...

— Кажуць, Сашку Нярадаву пісмо,—
у кабінет увайшла пажылая жанчына,
рэдактар з музычнай. — Цікава, ад како гэта?

Яна спытала так, быццам Сашка Няра-
даў у камандзіроўцы і, пакуль яго няма,
трэба паціхеньку даведацца, хто яму пі-
ша. Я чамусьці раптам паверыла, што ён
сапраўды ў камандзіроўцы і будзе вель-
мі незадаволены, калі выдам яго тайну.
Я сказала, што ўжо адправіла пісмо на-
зад. Нікадзім Іванавіч паморшчыў лоб,
паглядзеў на мяне, але прамаўчай.

— Даўк вы ведалі яго? — павярнуўся
ён да музычнага рэдактара.

— Ведала. Ён сядзеў за тым сталом,
ля акна. Здольны быў хлопец. Наш га-
лоўны яго вельмі цаніў. Ды і мы ўсё. Лі-
чылі яго вязучым. І ажаніўся ён з прыга-
жуний. Праўда, неўзабаве Сашу нібы
падмянілі, стаў задумлівы, рассеяны.
Жонка зачасціла да галоўнага. Ён выклі-
каў да сябе і Сашу. Выйдуць яны ад га-
лоўнага пахмуря — і, не гледзячы адзін
на аднаго, у розныя бакі... І раптам гэтая
недарэчная смерць. Ноччу, на ўскрайніне
горада, Сашу збіла машина...

Яна пайшла, а мы доўга маўчалі, не
ведалі, што рабіць з гэтым пісмом.
І толькі ў канцы дня Нікадзім Іванавіч
сказаў мне, працягваючы аркуш паперы:

— Адпраўце гэта, Зінаіда Ільінічна,
Лене.

«Дарагая Лена! З жалем паведамляем
Вам, што Аляксандр Нярадаў трагічна за-
гінуў пятнаццаць гадоў назад. Памяць
пра яго да гэтага часу...»

Я ведала: нічога іншага Нікадзім Іва-
навіч прыдумаць не мог, але пра сябе
пакрыўдзілася на гэтага добрата і без-
дапаможнага чалавека. У падобных ка-
зённых паведамленнях ёсць нейкая не-
пазбежная жорсткасць. І я разумею, ча-
му, аберагаючы чалавека, іншы раз ад
яго пэўны час утойваючы страшнную ве-
стку.

Я пісала адрас Лене, і перад вачамі
стаяў той, іншы канверт, на якім маё
прозвішча было напісаны чужою рукой.

Можна доўгі час не бачыць каханага.
Можна нічога не ведаць пра яго. Угад-
ваць яго рысы ў тварыку сына. І чакаць.
Чакаць і пакутаваць ад неакрэсленасці.
Губляць надзею і зноў спадзявацца. Але
як страшна, калі прыходзіць гэтая ак-
рэсленасць. Калі яна не пакідае месца
для надзеі.

Паклала напісаны Нікадзімам Іванаві-
чам адказ у канверт, узяла астатнія пісь-
мы.

— Я пайшла.

— Так-так, і можаце ўжо ісці дадому.
Паштовая скрынка за вуглом. Паволь-
на іду па вуліцы... Праз некалькі дзён
Лена захліпнечца ад слёз. Абог акамяне.
Што з таго, што мінула пятнаццаць га-
доў! Для яе каханы памрэ роўна праз
столькі часу, колькі праедзе ў паштовым
вагоне канверт, што ляжыць у маёй сум-
цы.

Я спынілася, падняла заслонку пашто-
вой скрынкі. Яе шчыліна падобная на
раскрыту пашчу, якая раўнадушна пры-
маё ўсё радаснае і жахліве, хвалючое і
абыякавае. Спяшаўчыся, я пачала пхаць
у гэтую шчыліну пісмы — адно за ад-
ним.

Канверт з адрасам «Чыта, вул. Камса-
мольская...» паклала ў сумку і павярнула
назад, у музычную рэдакцыю.

— Вельмі прашу вас, — звярнулася я
да пажылой жанчыны-рэдактара і нібы
пачула свой голас збоку — ён гучаў пры-
глушана і настойліва: — Уключыце, калі
ласка, у нядзельны канцэрт песеньку.
Памятаце — пра гарадскі гадзіннік? Ка-
лі ласка! Гэта вельмі важна.

НОВЫЯ КНІГІ

Анатоль Бела-
шэеў. Кружакца
буслы над Га-
рынню. Аўтар кні-
гі — ваенны журналист,
тыццаць год пра-
пра-
цаваў у армейскім
друку.

Кніга «Кружакца
буслы над Гарынню» —
гэта навыдуманыя апо-
вяданні пра сустрэчы
з цікавымі людзьмі,
пра цяжкія франтавыя
дарогі. Гэта — старонкі франтавых блак-
нотаў і пузячых накідаў пасляваенных
год з расказам пра людзей высокай муж-
насці і чыстага сумлення, пра харктыры,
якія ўжо склаліся і якія яшчэ толькі фар-
міруюцца.



Іван Ісаачанка.
Факел. П'есы, якія
уваішлі ў гэты збор-
нік, прысвечаны моладзі
дваццатых — са-
ракавых гадоў, а так-
сама нашым сучаснікам. У іх ідзе размо-
ва аб пераемнасці па-
каленняў, удзеле моладзі ў станаўленні
новага жыцця, рас-
крываючы харктыры і рысы новага чалавека.



Браніслав Спрынчан.
Ясень. Асноўнае ме-
сца ў кнізе займае лі-
рыка. Паэт вядзе задуш-
шэйную размову пра
Радзіму, каханне,
дружбу, імкненца пра-
нікнучы у складаны
духоўны свет нашага
сучасніка, усхватляе
мужнасць абаронцаў
Брэсцкай крэпасці і
тых, хто вызываючы беларускую зямлю ад
гітлераўскай навалы.



Аляксандар Паскробышаў.
Гронка рабіны.
У кнізе змешчана ка-
ля дзесяці апо-
вяданняў з жыцця сялян-
скіх дзяцей. Пра іх
першыя працоўныя
справы, знаёмства з
навакольнай прыро-
дай, першыя малень-
кія адкрыцці і назі-
ранні аўтар расказвае
проста і захапляюча.





Дзіна Уладзіміраўна Кухарава сярод удзельнікаў агітбрыгады.

Фота У. Крука.

ДЗЕ, калі, як нарадзілася яе неадольная любоў да песні, да маствацца, што прымусіла пакінуць удала пачатую работу бухгалтара і назаўсёды звязаць свой лёс з Домам культуры? Ішлі нялёгкія пасляваенныя гады. У раёнах быў Заходній Беларусі ствараліся калгасы. Не так проста было селяніну пераадолець пачуццё ўласніцтва — свая палоска зямлі яшчэ засціала свет. Але паасткі новага калгаснага ладу ўладарна праўвалі дарогу, раслі, набіралі моцы. У невялічкім пакойчыку Стайбцоўскага раённага Дома культуры збиралася група энтузіястаў мастацкай самадзеянасці і горача абмяркоўвала праграму выступлення, новыя маршруты. Па-рознаму прымалі маладых агітатораў (а менавіта так называлі сябе ды і сёння так называюць артысты): у адных месцах прыязна, з цікавасцю, а ў іншых — скептычна, з недаверам: лепей, маўляў, папрацу́йце разам з намі, а спяваць ды скакаць і самі ўмеем. Браліся за вілы, граблі, сярпы і даказвалі, што яны не беларучкі, ведаюць, што такое сялянская праца. А потым, калі напрацуоцца да сёмага поту, пачыналася агітацыя словам і песняй.

Вярталіся дадому амаль на світанні. Яны ведалі: іх прыезд пакінуў добры след.

Больш як дваццаць гадоў мінула з першых выступленняў. Некалькі разоў мяняўся склад калектыву, ды і агітбрыгада сёння ўжо носіць ганарове званне агітэтата. Але, як і раней, прыносяць ім поспех па-маладому задзірыстыя, баявыя, наступальныя праграмы выступленняў. І нязменна кіруе агітка-лектыкам Дзіна Уладзіміраўна Кухарава.

Нялёгка даецца поспех, але як радасна бачыць, адчуваць, што праца не прапала да-рэмана. Здаецца, што тут асаблівага: прыехалі ў калгас, выступілі перад хлебаробамі — абы толькі добра падрыхтаваліся. Але як і з чым выступіць? Яшчэ задоўга да выезду думае Дзіна Уладзіміраўна, якую тэму ўзяць за аснову сцэнарыя. Калі ідэя аформіцца, пачынае разам з памочнікамі пісаць сцэнарый. І толькі тады, калі ўсё адпрацавана, ад-рэпетіравана, можна выязджаць. Там, на месцы, знаёмыца з ударнікамі працы, вы-святыяюць, хто парушальнік дысцыпліны, аматар пагуляць у рабочы час. Гэта ўстаўляеца ў гатовую праграму. Не дзіва, што

выступленні агітка-лектыву карыстаюцца асаблівым поспехам.

Адзін старшыня дагэтуль не вітаецца з Дзінай Уладзіміраўной: «аўтарытэт падарвала сваім выступленнем». Але іншыя кіраунікі шчыра ўдзячны артыстам, Дзіне Уладзіміраўне: добрую і карысную справу роўбяць.

Гэтак жа горача і шчодра, як і дваццаць гадоў назад, аддае яна агітка-лектыву свой час, свае сілы. А яна ж яшчэ і дырэктар раённага Дома культуры, на яе пляцах клопат не толькі пра агітэтатр «Полымя», але і пра вакальна-інструментальны ансамбль «Чабарок», драматычны гурток, танцевальныя калектывы, аркестры і іншыя творчыя калектывы.

Работа Дома культуры не абмяжоўваецца заняткамі з самадзеянымі артыстамі. Трэба, каб кожнаму, хто прыходзіць сюды, знайшоўся занятак па душы. Лекцыі, тэматычныя вечары, вечары адпачынку — усё гэта неабходна як след падрыхтаваць, каб людзям было цікава, каб не знікала жаданне прыйсці сюды яшчэ і яшчэ.

Дом культуры — гэта і метадычны цэнтр, куды звяртаюцца за дапамогай сельскія культработнікі.

Дом культуры працуе ў цесным кантакце з райкомам камсамола. Вельмі часта выязджае ў вёску з калектывамі мастацкай самадзеянасці Уладзімір Місцюк, сакратар райкома. Ён добра чытае байкі, танцуе, удала выступае ў пантаміме.

Большасць удзельнікаў розных гурткоў — камсамольцы. Але не стаяць убаку і людзі сталага ўзросту. Неяк прыйшлі да Дзіны Уладзіміраўны дзве жанчыны, удзельніцы агітбрыгады яшчэ першага яе саставу: «Не можам без сцэны!» Так нарадзіўся квартэт «Беларусачка», у якім спяваюць сама Дзіна Уладзіміраўна, тыя дзве жанчыны — Вераніка Аляксандраўна Сонева і Эльвіра Цімафеевна Карабейка, а чацвёртая — маладая энтузіястка мастацкай самадзеянасці Надзея Пажывацька.

З цеплынёй расказвае Дзіна Уладзіміраўна пра тых, хто, не шкадуючы свайго вольнага часу, удзельнічае ў работе Дома культуры.

Н. КАЛЕСНІК

г. Стоўбцы

ЕСЦь справы, якія не вельмі турбуюць і цікавяць нас, пакуль, як кажуць, не настане час. Так вось, напрыклад, быве з абуткам. Пакуль ёсьць у нас на ногах прыгожыя, зручныя туфлі ці боцікі, каму, скажыце, прыйдзе ў галаву задумвацца над проблемамі абутковай вытворчасці? Носіць чалавек, задаволены — і добра. Але аднойчы, калі табе або твай дзесяцім трэба купіць новыя чаравікі, пачынаюцца пошуки, блуканні з магазіна ў магазін, разам з прыкрым пачуццём уласнай незадаволенасці ўзнікаюць пытанні больш шырокага плана. Першае з іх: чаму? Чаму?

ЦІ ЗА

му абутак, які пастаўляюць на-шы прадпрыемствы, усё яшчэ не задавальняе нас? Чаму, як і раней, хоць ёсьць пэўныя і адчу-вальныя часам зрухі, мы ўсё яшчэ па-ранейшаму аддаем пе-равагу «імпарту»? Іншы раз і самі пераконваемся, што ім-партны абутак не заўсёды самы лепшы, і тым не менш працяг-ваем шукаць яго. Па звычы, ці ў пагоні за модай, ці па іншых больш істотных прычынах?

Вось так аднойчы давялося і мне паходзіць па магазінах, па-шукаць. А потым я таксама за-думаўся над гэтым пытаннем: чаму? І рашыў паспрабаваць знайсці на яго адказ. Як пакуп-нік, як журналіст. Сябры і ка-легі рапілі мне адступіца: мно-гія і да мяне спрабавалі гэта зрабіць і ўпіраліся ў нейкі ту-пік: здаецца, усё ёсьць у нас для таго, каб рабіць добры абу-так: і майстры з залатымі рука-мі, і выдатнае абсталяванне на фабрыках. І, галоўнае, ва ўсіх ёсьць шчырае жаданне рабіць прыгожыя, модныя і зручныя туфлі, чаравікі, боцікі. Ёсьць і маральнае і матэрыяльнае зас-каўленасць. Здаецца, што яшчэ трэба? Але недзе — так гавары-лі мне людзі, якія таксама спра-бавалі «свяваць» за добры абу-так — зрываетца адно-другое звяно ў вытворчым ланцу-гу. І няма, як быццам, вінаватых. Словам, кінь гэтую справу, ра-пілі мне. Карысці не будзе.

Але я чалавек упарты. Ра-шыў усё ж паспрабаваць.

Заглянуў спачатку на выстаў-ку-продаж у фірменным мага-

зіне абутковага аб'яднання «Прамень». Былі тут зусім нядрэнныя рэчы, што яшчэ раз пацвердзілі: умеем і мы рабіць добры абутак. Але наш пакупнік ужо досыць спрэтыкаваны, выставачнымі экземплярамі яго не вельмі ашукаеш, і ў «Кнізе прапаноў» побач з добразычлівымі водгукамі я прачытаў і таікія выказванні:

«Мужчынскі абутак на мікрапоры цяжкі і набывае непрыемны пах, як толькі хоць крыху ўвільготніца нага. Мадэлі адпавядаюць распрацоўкам сярэдзіны 50-х гадоў. Хочацца, каб на прылаўках магазіна былі таікія мадэлі, як і на ВДНГ БССР. Пакроўскі».

іднання, што мелі Знак якасці, Дзяржаўная камісія зняла гэты знак і налічыла «Промню» паўтара мільёна рублёў штрафу,— дзе, у якім месцы шукаць вінаватых?

Як пакупніку, мне да ўсяго гэтага няма справы. Мне падавай добры, модны абутак. І ўсё. Як работнік друку я рашаю адправіцца на «Прамень», паглядзець, паслухашь людзей, узважыць усе «за» і «супраць» гэтага, хоць б аднаго, абутковага аб'яднання.

Што патрэбна прадпрыемству, каб яно задавальняла нашы высокія сённяшнія патрабаванні, наша закённае жаданне мець добры абутак?

новую тэхніку. Там не хапае калі тысячи рабочых. Таму і на канвеер, дзе вырабляўся абу́так са Знакам якасці, не было каго паставіць. Таму і не маглі выпускаць са Знакам якасці больш як 11—12 тысяч пар за квартал.

На «Промні» людзі не затрымліваюцца, асабліва — моладзь. Хаця побач з прадпрыемствам — гарадское прафтэхвучылішча № 43, якое штогод накіроўвае сюды 100—150 чалавек маладых абутнікоў. Але многія пакідаюць «Прамень». Самая галоўная прычына — недахоп інтэрнатаў. Сёння 500 юнакоў і дзяўчат толькі на галоўным прадпрыемстве маюць

работу пастаўшчыкоў, пакуль у сваёй рэспубліцы не будуць цалкам вырашаны ўсе патрэбы абутковай прамысловасці. І з кадрамі даўно ўжо час дапамагчы «Промню».

Калодкі, фурнітура, скрутвары, кадры — ва ўсіх бедах вінаваціца кіраўнікоў «Промні» нельга. Вінаваты пастаўшчыкі, ды і міністэрства мала цікавіцца праблемамі свайго даўно «хворага» прадпрыемства. Але прывяду прыклад, якому я сам быў сведкам. Неяк у канцы жніўня ў прыёмную генеральнага дырэктара ўварвалася маладая жанчына з вялікім скруткам у руках. Аказваецца, яна, адстаяўшы вялізную чаргу, ку-

А СВЕЩІШЬ „ПРАМЕНЬ”?

«У чорных лакіраваных жаночых чаравіках мадэлі 1498 вельмі грубая спражка. Яна зусім не пасуе да лакіраванага абутку. Сянькевіч».

«Чаму дзіцячы абутак робяць са свіной скury? Дзецям патрэбны мяккі і лёгкі абутак. Паллякова».

Тры, здавалася б, прыватныя заўвагі. Па канкрэтных відах абутку. І разам з тым, калі выкарыстаць медыцынскую тэрміналогію, трывіялічныя хранічныя хваробы. Адставанне ад моды. Знешні выгляд, аздабленне абутку. Нязручнасць у носцы. Што адкажа на гэта сам гаспадар, які прапануе людзям свой тавар?

— Сапраўды, абутак, што дэманструеца на розных выстаўках і кірмашах, адрозніваецца ад того, што ідзе з канвеера ў магазін. Гэта нібы своеасаблівая розніца паміж нашымі жаданнямі і магчымасцямі. Правільна, спражка да лакіраваных жаночых чаравікаў нікуды не варта, ды і свіная скура — не той матэрый, з якога трэба шыць дзіцячы абутак. Але фурнітуру (металічныя ўпрыгожванні) і скураны тавар нам дасылаюць пастаўшчыкі. Лепшага не даюць, — так пракаменціраваў водгукі пакупнікоў генеральны дырэктар аб'яднання Мікалай Максімавіч Волкаў.

Вось яно і пачынаецца, тое славутае «замкнёнае кола» ў абутковай вытворчасці. Вінаватыя ёсць, толькі не тут, толькі недзе ў іншым месцы. А ў тым, што сёлета з усіх мадэлей аб-

— Калодкі, фурнітура і квалифікаваныя рабочыя кадры, — адказваюць мне.

Даўнія-даунія, як я ўжо ведаю, праблемы. Колькі вялося размоў, колькі пісалася ў друку, гаварылася на вытворчых нарадах! Сапраўды, калодкі, якія робяцца ў Закарпацці, пастаянна адстаюць ад моды. Калодкавы завод не спраўляеца задаволіць усіх кліентаў, у сілу сваіх вытворчых прычын не можа хутка і аператыўна павярнуцца на новыя мадэлі, прадыктаваныя сённяшнім днём. Нам трэба мець свой завод ці хоць пакуль што невялікую майстэрню. Колькі пра гэта гаворыцца, і нешта будзе зроблена, зразумела, з цягам часу. А калі?

Амаль тое ж самае і з фурнітурай. Трывогу даўно і ўпарты б'юць усе абутковыя прадпрыемствы, і зрухі ёсць, тут няма чаго і казаць, ёсць у нас у рэспубліцы свой фурнітурны завод. Але не задавальняе ён і па колькасці і часта па якасці патрэбны абутковай прамысловасці. І гэта таксама пытанне, якое не церпіц сёння адтэрмінёўкі.

Трэцяя сур'ёзная праблема: кадры. Многія працэсы на аб'яднанні механізаваны і аўтаматызаваны, тэхнічнае аснашчэнне тут лепшае, чым на любым абутковым прадпрыемстве рэспублікі. У цэхах «Промні» не калькі французскіх патокаў і адзін чэшска-рускі. Але працујуць яны не на поўную магутнасць, бо няма каму асвойваць

вострую патрэбу ў жыллі. Гэта амаль палавіна моладзі, якая тут працуе. Тры інтэрнаты аб'яднання перапоўнены. Праўда, у 1975 годзе здадуць у эксплуатацыю яшчэ адзін інтэрнат на 500 месцаў для «Промні». Але ж да таго часу на прадпрыемстве толькі з ГПТВ-43 прыйдзе 300 чалавек.

Не ўсё яшчэ тут добра і з дзіцячымі дашкольнымі установамі. Міністэрства лёгкай прамысловасці само пакрыўдзіла «Прмень» — забрала памяшканне дзіцячага камбіната пад вылічальны цэнтр. І цяпер, каб уладкаваць дзіця ў яслі, трэба становіцца на чаргу. Зразумела, жанчыны-маці не вельмі ахвотна ідуць працаўць на такое прадпрыемства, тым больш, што для суседніх заводаў і фабрык гэтай праблемы даўно ўжо няма.

Сур'ёзная ўсё гэта рэчы, магуты яны ў некаторай ступені апраўдаць прадпрыемства? Мне думаеца, што так. Не прэтэндуюць адкрыць штосьці новае, прынамсі для работнікаў Міністэрства лёгкай прамысловасці (усе ведаюць пра гэтыя праблемы, усе, здаецца, занепакоены імі), мне хацелася б яшчэ і яшчэ раз напомніць пра іх. І выказаць нашу думку, думку пакупнікоў. Мы вельмі жорстка крытыкуем часам нашу абутковую вытворчасць, але лічым, што дапамагаць ёй патрэбна больш актыўна і паваротліва. У першую чаргу каардынаваць праців міністэрстваў, фірмы саюзнага падначалення

піла модныя «промнеўскія» боткі-панчохі. Примерыла... і яны разлезліся па шве. Вось і прыбегла жанчына высвятляць узаемаадносіны з Мікалаем Максімавічам.

Што тут — праблема няякансай скуры або несучаснай калодкі? Відавочна, іншае — адносіны прадпрыемства да якасці сваіх вырабаў.

Калі ўжо размова зайшла пра боцкі-панчохі, то іх восенню днём з агнём не знайсці ў фірменым магазіне. «Прмень» прышле гэту мадэль у канцы сезона або зімой, калі попыт спадзе. І так з месяца ў месяц: няма аператыўнасці і развернутлівасці ў тэрмінах выпуску мадэлей, у своечасовай рэалізацыі прадукцыі.

У тым жа фірменым магазіне «Промні» разам з тавара-знаўцам Файнай Львоўнай Докшыцкай мы ўзялі дзіцячы ўцеллены чаравік і адгарнулі ад падэшвы сцілку. Пад ёй убачылі мноства дрэнна загнутых цвікоў. Яўны брак, прапушчаны АТК «Промні».

Такім чынам, якасць абутку залежыць і ад самога прадпрыемства. Не дзіўна, што дзесяткамі тысяч рублёў вылічаўца штрафы, якія штогод накладваюць на «Прмень» магазіны мінскіх гандлёвых арганізацый.

Што ж, будзем спадзявацца і чакаць, калі нарэшце засвяціць «Прмень». Як пакупнік я зноў адпраўлюся па магазінах шукаць прыгожы, зручны, модны абутак: раптам пашанцу...

А. НІКАЛАЙЧАНКА

I ЗНОЎ ЛІСТАПАД...



Апошні лісток адараўся ад клёна. Доўга-доўга кружыўся на ветры, пакуль не зняслеў і кулём не упаў у лужыну. Кусты і дрэвы пацым-нелі ад дажджу і заўчастнага холаду. Але вось успыхнула святочная ілюмінацыя на вуліцах і плошчах, затрапяталі на ветры чырвоныя палотнішчы, і, эдаецца, усё перайначылася, павесілела, ажыло.

Не, лістапад—гэта не толькі канец восені, якую мы любім не горш, чым прыгажунко-вясну, любім за ёе багатыя дары, за бабіна лета, за творчы настрой. Гэта і начатак усяго добра га ў жыцці Айчыны, што навекі зрадзіла ўсіх нас, і ў жыцці кожнага пасобку.


Паглядзіце на гэтыя самыя будзённыя кадры і задумайтесь на хвіліну. Куды, з яной нагоды імчыцца гэта машина ў такі даждж? Хто ведае... Толькі калі чалавеку не сядзіцца дома і ў такую непагадзь — значыць, інаки нельга.

І нічога, што ўжо марозам кранула лужыну, нацярушаны сняжком яшча растане. А калі і не растане, дык што зменіца ў лёсе гэтага бацькі, напрэклад, і яго сына, які соладка спіць у каласцы?

Так, лістапад да кожнага прыходзіць па-свойму. Адным іні назаўсёды запомніца вясельным нарадам — восені жа здаўна славіца падвой вяселляў. Другім — нараджэннем дачкі ці сына. Трэцім — вось гэтай лаўкай над Свіслаччу. Колькі вады ў рацэ выценела — мусіць, даўно ўжо выраслі дзеци, — а яны ўсё прыходзяць сюды. Пра нешта успамінаюць...

Моңа пра тое, што і яшчэ адна восень засталася ззаду, а жыццё ўсё так і цячэ па сваіх спрадвечных законах. І нічога, што вось гэты камбайн, які з усёй шырасцю напрацаваўся на ўборцы, прыгналі ўжо на калгасны двор. Нічога, што жанчыны рыхтуюць сабе зімовасе ўбранне. Нічога, што лодкі так сіратліва ляжаць на пустым дніпроўскім беразе. Хутка пачнуть асыпашца лісты з новага календана. Мы ўступім у чацвёрты год пяцігодкі і не здзяўжым, як зноў прарапранецца зямля, зашапаць лістотай дрэвы, усё зноў ажыве.

А пакуль што лістапад адрывае апошні лісток у клёна. І мы пачынаем падводзіць спрадвечныя вынікі. Ці ўсе справы зрабілі, ці ўсе задумы здзейснілі, ці так пражылі, як хацелі.



Фота У. Вяхоткі, Н. Максімовіча, В. Цішкоўскай, В. Бысава, О. Пілецкага, А. Кляўко, А. Сабадаша.

ПРОСТА СПАЗНІЛІСЯ ЛЕБЕДЗІ

Юрась СВІРКА

Ды гэта ж я, хто навучаў
Любіць лясы шумлівія.
Ды гэта ж я, хто паказаў
Зарніцы зіхатлівія.

Ды гэта ж я, хто праз раку
Нёс ночкай вераснёваю.
Ды гэта ж я, чую руку
З пляча свайго не ссоўвала.

Ды гэта ж я,
Ды гэта ж я...
Пайшла, у мой бок не
глянула.
Надзея рухнула мая,
Любоў у прорву канула.

Глядзеў услед ёй, як жабрак,
Сустрэчаю расчулены.
Паплёўся вуліцай, дзівак,
Нібы вярблюд, ссутулены.

Начамі думаецца зноў
Над доляй жабраковоа:
Якая жорсткая любоў —
Нялюбых выбраўвае.

Казаў я некалі табе:
«Ты лёгкая, як птушка».
Гады паскорылі разбег —
Цябе нялёгка гушкаць.
І ты напомніла, што я —
Даўно не свежы ранак:
Быў голас, як у салаўя,
Душы тваёй не раніў.

І я сказаў
[І сам не рад]:
«Была і ты зарою».
А ты ў адказ мне слёз зарад —
Дакладнейшая зброя.

Магчыма, я пачуў у сне,
Не быў твой голас колкі.
Прайшліся слова па спіне,
Як вострыя асколкі.

Гатоў пайсці я хоць куды,
Каб толькі крыўду сцерці,
Завалачы яе туды,
Дзе лесуны і чэрці.



Пакошаны луг дагараў жаўцізной долу. Паветра апошні раз напоўнілася церпкім водарам атавы і было густым і п'янім. З рэдкіх тонкіх верб, што дзе-нідзе раслі паўз бераг рэчкі, падала скручене лісце, падобнае на мініяцюрныя чаўны. Яно слізгала па рабаценню лёгкіх хваляў, а вецер зганяў яго ў затокі.

Я не прамінаю пабыць у такі восеньскі вечар на лузе адзін. Толькі не магу быць доўга, бо сціскае сэрца смутак няўмольнага завядання прыроды. Нельга заставацца сам-насам з восенню — агортваюць успаміны, калі беззваротна траціў штосьці дарагое ў жыцці: першае кахранне, сяброў, проста блізкіх людзей. Тады я спяшаюся хутчай пакінуць пажоўклую лугавіну, куды нядаўна гэтак імкнуўся. і вяртаюся да сяброў. Толькі з імі я ніколі не адчуваю восені.

Я паволі ішоў па беразе рэчкі. Калі вакол спакой, суцішаны пагасаннем дня, то ў душы пачынаецца бура. Кіпіць са мае патаемнае: то паўзабытае, то зусім новае — яшчэ неадчувальнае. Не-не, ды і прарэжа чуйную памяць гарачая маланка далёкага позірку...

Уперадзе, на круціне выспы над вадой, сядзелі двое — ён і яна. Я не хацеў замінаць і незаўважаным прысеў водадаль, кінуўшы на купіну плашч. Галасоў не было чуваць, але па ледзь улоўных рухах і позах я здагадаўся — размова для абаіх не лёгкая. Дзяўчына нешта ўзбуджана тлумачыла, рэзкім рухам прыгожай галоўкі адкідаваючи з ілба валасы, а хлопец, абхапіўшы рукамі калені, сядзеў нерухома, утаропіўшы позірк у цёмную вадзянью роўнядзь. Здавалася, ён застыў у глыбокім задумені. Не павархнуўся ён і тады, калі дзяўчына пайшла. Адна.

Не ведаю, што адчувалі ў гэтых момант яна і ён, а мне зрабілася не па сабе. Бо вельмі падобнае здарылася аднойчы і са мной. Я і цяпер не да канца разумею — чаму?

А дзяўчына адыходзіла далей і далей. Яе блакітная вязаная сукенка ўжо амаль не выдзялялася з шэрага пейзажу восеньскай вечаровай лугавіны.

Шум крылаў абарваў мае думкі. Нізка над лугам ляцелі дзве вялікія белыя, як вераснёўскі туман над рэчкай, птушкі. Гэта лебедзі — рэдкія госці ў нашых мясцінах — развіталіся з летам. Яны, пэўна, выбіралі начлег, бо праляцелі кругам і раз, і другі, і трэці. Не я адзін назіраў іх палёт. Спінілася дзяўчына. Хлопец ужо стаяў і паглядаў то на яе, то на птушак. Толькі мяне ніхто не заўважаў. Я зліўся з пажоўклай купінай...

Птушкі, выбраўшы нарэшце месца, апусціліся ля невялікай сажалкі на другім беразе. Дзве белыя плямы вылучаліся на манатонна шэрым доле.

Усхвалявана, радасна забілася маё сэрца — хлопец і дзяўчына ішлі насустрэч адно аднаму. Вось яны сышліся амаль на лініі майго позірку да лебедзі, і ў змроку ўжо нельга было разгледзець



Фотаэцюд В. Лупейкі
(БЕЛТА).

дзве постаці — здавалася, яны зліліся ў адну.

На гэтых раз мяне не агарнула туга, калі я вяртаўся дадому. Ясная, як маланка, здагадка пранізала душу. Быццам зразумеў я, чаму сам больш ніколі зноў не сустрэў тую, што пайшла ад мяне: проста да нас спазніліся нашы лебедзі.

Васіль ДЗЕРАВЯШКА

Дабрата і чуласць — цудоўныя кветкі душы. Там, дзе ім не знайшлося месца, душа зарастае пустазеллем абыякавасці і раўнадушия.

ЗА МЯЖОЙ СПАЧУВАННЯ

ЖЫЦЦЕ пражыць — не поле перайсці. Ка-жуць, калі ў школе вучням прапануюць вобразна растлумачыць гэтую прыказку, іх уяўленне малое вялікае поле, размеранае на гады і месяцы, па якому ідзе чалавек. З узростам да нас прыходзіць іншае тлумачэнне: жыццёвае поле — гэта месца сустрэч з людзьмі, добрымі і дрэннымі. І вымяраецца гэтае поле не лікам пражытых гадоў, а колькасцю добрых спраў, зробленых людзям. Калі чалавек сам каваль свайго шчасця, то ўсё ж такі гэтае шчасце ў многім залежыць і ад таго, якія людзі сустрэліся на шляху кавала, ці дапамаглі яны яму выкаваць свой лёс.

Сяброўская спагада, дабрата сэрца і розуму заўсёды закране ў кожным з нас запаветную струнку, растопіць боль, лёд недаверу і адчужанасці, зробіць людзей бліжэйшымі і даражэйшымі адзін аднаму. Не ў адной сямейнай хроніцы, не ў адным сэрцы і памяці беражліва захўваеца ўспамін аб сустрэчы з добрым чалавекам, які дапамог, наставіў на разум, падказаў, супакоў.

...Па дорогах, дзе нядайна пракацілася вайна, ішла з дзецімі змучаная жанчына. Ішла са Смаленшчыны на Захад, куды толькі-толькі адкаціўся фронт. Узяўшыся за руکі, цягнуліся чацвёра галодных дзетак. Старэйшай, Юлі, было адзіннадцать. Малодшаму—пяць. Не шмат трэба было жанчыне: накарміць уволю дзяцей і хоць штосьці даведацца пра мужа, які пра паў без вестак. Уся адзеяна была на іх. Уся яда — у кашы, дзе качалася некалькі бульбін.

Мала хат уцалела з вайны. Калі ісці не было ўжо моцы, Аляксандра Цімафееўна пастукала ў першую жылую хату, якая трапілася па дарозе, папрасілася пагрэцца. Гаспадыня, бойкая, гарластая, грубавата спытала:

— Што так памалу цягнуліся? Мы і паабедаць паспелі.

— Нам каб толькі пагрэцца,— сказала баязліва госця.

— Добра, добра, збяру чаго-небудзь.— І раптам цуд! — наставіла на стол хлеб, малако, тварог.

Слёзы падступілі да вачэй Аляксандры Цімафееўны. Галодная дзеці накінулася на ежу, а гаспадыня гэтак жа ўладна прыкрыкнула на яе:

— А сама чаго ж?

— Няхай ужо дзеці наядуцца.

— Усім хопіць. Будзеш сама сыта і здаровая — і дзеці твае будуць накормлены і напоены. А ног не пацягнеш — і ім канец. Садзіся, еш!

Праз гадзіну дзеці сядзелі на цёплай печы, а гаспадыня слухала сумную адысею Аляксандры Цімафееўны.

— Вось што я скажу табе, дзеўка. Заставайся ў мяне. Прападзеш ты з імі, бо зіма близка. А тут разам выгадуем. Маіх пяцёра ды тваіх чацвёра — ім весялей будзе. Вось яшчэ дзед з унукам да мяне прыстаў. Карову я ад немцаў схавала. Трэба ж было нечым карміць сваіх вісусаў. А мужа ў Германію вывезлі.

Вялікаму сэрцу цудоўнай жанчыны з вёскі Вяляцічы Барысаўскага раёна абавязана сям'я Навіцкіх сваім выратаваннем. У Аляксандры Цімафееўны зараз ужо ўнукі таго ўзросту, якога былі некалі дзеці. Успамінаючы ту юную гісторыю, яна дакарае свою памяць за тое, што не захавала імя жанчыны, у чыім доме пражыла два цяжкія месяцы, той, якую хоча знайсці зараз, каб сказаць слова падзякі. Так проста, натуральна і бескарысліва працягнула невядомая жанчына руку дапамогі. Колькі такіх рук падавалі людзі адно аднаму ў суроўя юніцкіх паслявенных гады! Гэта бывала так часта, што мы ўжо не дзівіліся чалавечай добраце, лічылі яе нормай, а не цудам.

Не для выбранных, а для абсолютнай большасці людзей нашага грамадства чуласць, спагада, імкненне прыйсці на дапамогу ў цяжкую хвіліну — арганічныя, натуральныя, характарныя. Гэтыя імкненні душы праяўляюцца як рэакцыя на чужы боль, няшчасце, нягоду. Калі б існавалі рэгіструючыя прылады, якія фіксуюць праяўленні гэтых уласцівасцей чалавечай душы, іх бы не хапіла. Кіруючыся пачуццём высокага абавязку, сядзіць ля ложка хворага ўрач, хоць даўно скончыўся яго рабочы дзень. Прадавец і аптэкар спяшаюцца да састаўлённых людзей з прадуктамі і лякарствамі. Суседзі даглядаюць дзяцей з іншай кватэры. Міліцыянер выхоплівае дзіця з-пад колаў машыны. Побач з намі жывуць людзі, паствукаўшыся да якіх (як некалі Аляксандра Цімафееўну), можаш разлічваць на ўвагу і падтрымку.

Але ёсьць анамаліі. Як у прыродзе існуе глухата фізічная, так сустракаецца яна і ў маральнym увасабленні. Горкі асадак выклікае сустрэча з чалавекам, заражаным гэтай хваробай, абыякавым да чужой бяды, чужой просьбы.

«Я ніколі раней не пісала, але лёс прымусіў і мяне ўзяцца за працу. Праз пошту я атрымліваю аліменты на сына. Як звычайна, чакала грошай у красавіку. Мінүт май — пераводу мяна. Напісала ў народны суд г. Лепеля. Адтуль мне адказалі, што аліменты ў суме 61 рубель высланы ў канцы мая. Пайшла я на пошту ў Вялікія Дольцы. Начальнік аддзялення гаворыць: перавод на такую суму да нас не паступаў. Еду ў Лепель у нарсуд, у бухгалтерню па месцы работы былога мужа. Там пацвердзілі, што грошы адасланы. Пайшла ў аддзяленне сувязі горада Лепеля. Мне кажуць: перавод ад нас пайшоў, але мы не ведаем, дзе ён згубіўся, і выплачваць грошы не будзем, няхай выплачваюць у Долецкім аддзяленні сувязі. І зноў у Вялікіх Дольцах начальнік гаворыць: няхай выплачвае Лепель».

Вы заўважылі: у пачатку пісъма ёсьць слова «лёс». Вось у які маштаб вырасла няўязка з паштовым пераводам. Колькі давялося Валянціне Хамічонак патрэсціць ў дарозе, колькі горкіх думак перадумыць, шукаучы перавод, які законна належыць яе дзіцяці! Нішто так не вярэдзіць душу, як чужая абыякавасць. Маленькі каменъчык раўнадушнасці выклікае цэлы каменепад расчаравання і смутку.

Аказваеца, ўсё можна было ўладзіць вельмі праста. Як уладзіць гэта па першаму званку з рэдакцыі начальнік Віцебскага абласнога вытворча-тэхнічнага ўпраўлення сувязі Павел Карпавіч Аўсян'ян. «Указаны перавод аплачаны асабістамі тав. Хамічонак па акту», — адказаў ён рэдакцыі. Знайшоўся запасны выхад у такай сітуацыі. Але ж ні адзін чалавек з тых, да каго звярнулася Валянціна Хамічонак, не падказаў ёй гэтага выхаду, не захацеў увайсці ў яе становішча. Бяспрэчна, у паштовых аддзяленнях Лепеля і Вялікіх Дольцаў работнікі сувязі бяруць на сябе абыякавальствы культурна абслугоўваць кліентуру. І за лесам не бачаць дрэў — патрэб канкрэтнага чалавека, канкрэтнага кліента.

Ёсьць ва ўрачоў адна з запа-

ведзяў дэанталогіі — науки аб узаемаадносінах з хворым: абыходзіцца з хворым так, як табе хацелася б, каб адносіліся да цябе і тваіх блізкіх. Цяжка дапусціць, што тыя, хто сустракаўся з разгубленай жанчынай, паспрабаваў хоць бы ў думках паставіць сябе на яе месца. Можа хоць тады прачнуйся б у гэтых, выбачайце, глухароў службовы і чалавечы абавязак.

Тварыць дабро бывае часам нялётка. Іншы раз гэта патрабуе ўпартасці, вялікіх намаганняў. У чалавеку непастаянным могуць заглухнуць добрыя пaryvы, і, глядзіш, ён прыцярпейся да чужой бяды, забыўся пра клопаты бліжняга.

«25 гадоў я працавала ў калгасе, — піша Праскоўя Іванаўна Кавалёва з калгаса «Зара камунізму» Добрушскага раёна. — За сваю работу неаднаразова прэміравалася. Потым захварэла і з дазволу былога старшыні калгаса тав. Кажамякіна стала працаца вартайціком у магазіне. За гэта — дзякую — мне назначылі пенсію ў размеры 14 рублёў. Каб атрымаць калгасную пенсію, на якую я маю права, я звярнулася да новага старшыні калгаса А. М. Самусевіча. Ён адказаў: ты не мая калгасніца, да мяне не звяртайся і радуйся той пенсіі, якую маеш. Да яго я хадзіла больш як дванаццаць разоў».

З 9 жніўня Праскоўя Іванаўна атрымлівае калгасную пенсію. Аддзел сацыяльнага забеспячэння Гомельскага аблвыканкама афіцыйна паведаміў ёй пра гэта. Але піша Праскоўя Іванаўна: «Колькі разоў вярталася я ў слязах ад старшыні і зрайсабеса — ад загадчыка тав. Лашчова! Чалавек, які чвэрць веку аддаў працы, зрабіўся раптам «не нашым».

Старасць — не самая салодкая пара жыцця. Паводле існуючай спрадвеку згодзе паміж людзьмі, мы аберагаем старасць ад удараў і горычы. Магчыма, таму, што па сваёй фізічнай бездапаможнасці яна не можа супрацьстаяць гэтым ударам. Магчыма, таму, што яе не мінуць кожнаму. Не прынята пісаць і развешваць плакаты з заклікам «Паважайце старасць!», але ёсьць яшчэ кабінеты, дзе не шкодзіла б павесіць іх для напамінку.

«Я так лічу, значыць, так яно і ёсьць!» Ёсьць «мудрацы», якія ўзводзяць гэты сілагізм у свой рабочы прынцып. Сумнявацца,

шукаць, дакопвацца да ісціны не ў іх правілах. Як быццам сумненні і пераправеркі — абвязак вучоных. І няправільная думка наносіць страту чымсьці інтэрэсам.


Ефрасіння Цітаўна Шакута чакала другое дзіця, калі на яе сям'ю абрушылася страшнная бяды. Муж вяртаўся на веласіпедзе з калгаснага поля. Параўняўшыся з калгаснай машынай, ударыўся аб борт, трапіў пад колы. Сям'я страйціла кармільца. Гору Ефрасінні Цітаўны спачувала ўся вёска. Дапамаглі, чым можна было, старшыня калгаса прыняў асабісты ўдзел у лёсе сям'і, сам прапанаваў аформіць дакументы на атрыманне дапамогі ад калгаса. Не ведаў старшыня, што Ефрасіння Цітаўна мае права атрымліваць пенсію на дзяцей з выпадку страты кармільца. Цяжка было адзінокай жанчыне з двума дзецьмі на руках у разбраным для рамонту дому. Дваццаць рублёў, на якія яна мела права, былі далёка не лішнімі ў гаспадарцы. Але ні старшыня, ні — што самае крывауднае — работнікі Лепельскага райсабеса, да якіх яна звярталася, не дапамаглі ёй аформіць дакументы, хоць гэта—іх службовы абвязак.

Дзевяць гадоў мінула з дня смерці мужа Ефрасінні Цітаўны. Толькі два гады назад яна атрымала дакументы, якія пачварджалі права двах яе дзяцей на пенсію. Зараз сям'я Шакуты жыве ў добрым, сучасна абстаўленым дому, у лёсе Ефрасінні Цітаўны адбыліся змены. Але як магло здарыцца, што спачуванне старшыні, работнікаў сабеса аказалася такім павярхойным, пасіўным, казённым? У выніку ўдава і двое сірот страйцілі сродкі, якія належалі ім па закону.

З першых кроکаў па жыцці чалавека вучыць тварыць добро, несці радасць. «Падзяліся цукеркай, аддай цацку, пашкадуй маму» — напалову гульня, напалову ўрок, ён вучыць размякоўваць эгаізм і бескарыслівасць, шчодрасць і скупасць, дабрату і чэртвасць. Людзі высокай жыццёвой школы ў цяжкую хвіліну маглі не задумваючыся дзяліцца апошнім кавалкам хлеба, хоць самі пухлі з голаду; у літаральным сэнсе аддавалі апошнюю кашулю, бралі на выхаванне чужых дзяцей, самі перажывалі нястачы, каб дапамагчы незнаёмаму чалавеку.

Наш час, час прыгожага і забяспечанага жыцця, патрабуе іншых доказаў дабраты і чуласці. Трэба ўмець клопаты, не прыемнасці, боль іншага праpusciць праз сваё сэрца. Выпрабаванне на дабрату і чулівасць ідзе штогадзінна і паўсюдна, і бедны той, хто не валае гэтymі вялікімі маральнімі каштоўнасцямі.

В. КАРАЛЁВА



Палац культуры калгаса імя Дзімітрава Талачынскага раёна.
Фота А. Царлюкевіча (БЕЛТА).

ПРЫДЗЕ «ВЯЛІКАЯ ВАДА»

«Вельмі чистая, нідзе такой не сустрана...» Госці з Японіі юсіна Ямасакі-Вукеліч, якая блізка ведала Рыхарда Зорге, у час наўяднання Беларусі спадабалася мінская вада. І спецыялісты сведчы: вада ў беларускай сталіцы — адна з самых смачных і каштоўных у краіне. Неабходна расходаваць яе эканомна. І гэта задача хутка будзе вырашана. Свіслач атрымае ваду свайго «донара» — Вілі, спыніцца забеспечэнне прадпрыемстваў артэзіянскай вадой. У раёне Вілейкі рэчка Вілія перакрыта, побач нарадзілася саме буйное ў рэспубліцы штучнае вадасховішча.

Будаўніцтва Вілейска-Мінскай воднай сістэмы вызначана Дырэктывамі ХХІV з'езда КПСС па дзвеятату пяцігадовому плану. Увод яе ў строй дазволіць зберагчы для будучых часоў і пакалення запасы чистай падземнай вады. Кожныя сутні з Вілейскага мора ў Свіслоч будзе паступаць звыш мільёна кубічных метраў вады. У межах сталіцы з'явіцца дэкарэтуючыя водныя сістэмы, наснад з трох Драздоўскіх вадасховішчаў.

На маршруту «вялікай вады» намічаецца стварэнне вялікай зоны адпачынку з новымі санаторыямі, пансіянатамі, піянерскімі лагерамі. Тысячы туристаў пракладуць удоўж канала новыя сцежкі.

У ГАЛОЎНАЙ РОЛІ

Упершыню Святлану Пенкіна прыйшла на здымачную плошчу, калі вучылася на трэцім курсе інстытута. У цітрах кінакарціны «Вуліца без канца» яе імя не значылася, дзяўчына прымала ўдзел у масавых сцэнах. Але імемна тады на «Беларусьфільме» была зроблена кінаспроба, якая аказалася для яе шчаслівай, заўважанай неўзабаве вядомым рэжысёрам Васілем Ардынскім. Выпускніцу Беларускага дзяржаўнага тэатральна-мастакага інстытута запрасілі на ролю Каці ў 13-серыйным тэлевізійным кінатворы «Блуканне па пакутах», пастаноўку якога паводле аднайменнага рамана Аляксея Талстога ажыццяўляе «Масфільм».

Мастакі кіраўнік курса, на якім займалася С. Пенкіна, дакэнт кафедры майстэрства акцёра і рэжысёру Аляксандру Іванавічу Бутакоў гаворыць пра свою выхаванку:

— Святлана вельмі любіць сцэну. У лёсі добрая акцёрская даная — выразнасць, абаянне, прыемны голос. Хочацца, каб ёй удаўся складаны вобраз Каці.

КВЕТКІ АД МАЦІ

«Я — крэпасць, вядзэм бой...» — гэтыя слова адкрытым тэкстам ляцелі ў эфір. Хто іх перадаваў? Магчыма, радавы роты сувязі 84-га стралковага палка Гаўрыл Макатроў. Яго імя на плітах мемарыяльнага комплексу Брэсцкай крэпасці. І вось побач кладуцца чырвоныя гваздікі ад маці салдата — гамяльчанкі Сцепаніды Канстанцінаўны Макатровай.

Супрацоўнікі мемарыяльнага комплексу прымалі нядайна з горада Элісты Калмыц

кай АССР Адгу Садгаржыеўну Маёраву — маці старшага сержанта 333-га стралковага палка Веніцыяна Маёрава, з пасёлка Чырвоная Барыкады Астраханской вобласці — Зою Андрэеўну Вераб'ёву, сястру радавога Уладзіміра Цыбулі, які ўдзельнічаў у першай контратакі. Але не ўсе маці, не ўсе сёстры могуць пабываць у крэпасці, дзе аддалі жыцце за Радзіму іх сыны і браты. Пелагея Аўгустаўна Гурчак з Кіраваградскай вобласці даслала ў Брэст засушаныя паліявыя кветкі, якія так любіў яе загінуўшы сын, камандзір мінамётнай роты 455-га стралковага палка Леў Сяргеевіч Гурчак.

МАЙСТЭРСТВА

Першым пазнаёміцца з Палінай Міронавай Гладзікавай, доўга любуешся яе драўлянымі лыжкамі, чарнакамі, карытцамі. Цудоўная разьба, прыгожая аздоба. Жыве Паліна Міронавна ў Шклousкім раёне, недалёка ад вёскі Фешчайка. Сям'я ў яе вялікай — дзесяці дзяцей выгадавала маці-герайні. Адна дачка настаўніца ў Верхнядзвінску, другая вучыцца ў Ленінградзе, сын у арміі, астатнія — школьнікі. Паліна Міронавна працуе ў саўгасе, а ў вольны час робіць цудоўныя драўляныя лыжкі-сувеніры. Гэтаму майстэрству яе навучыў дзед, калі яна была яшчэ малая. Неўзабаве дзяўчынка пачала самастойна рэзакі лыжкі, і дзед вазіў іх у Магілёў на рынак. Утаргаваныя грошы былі вялікай дапамогай у сям'і.

П. М. Гладзікава — удзельніца абласных, рэспубліканскіх і ўсесаюзных выставак, неаднаразова ўзнагароджвалася дыпломамі і грашовымі прэміямі Белсаўпрофа і Міністэрства культуры БССР. Майстэрству разбы Паліна Міронавна навучыла мужа і старэйшых дзяцей.

ЧЭМПІЁНКА КРАІНЫ — МІНЧАНКА

На работе складаныя задачы яна рашае пры дапамозе электронна-вылічальнай машыны «Мінск-32». Не менш цяжкія задачы часам ставяцца перад ёй сяброўкі-санерніцы на рэспубліканскіх і ўсесаюзных спаборніцтвах. І тут старшы інжынер Цэнтральнага наўукова-даследчага інстытута арганізаціі тэхнікі ўпраўлення Алены Соркіна спадзяецца толькі на свае сілы.

Вялікага поспеху дабілася беларуская спартсменка на жаночым чэмпіянаце краіны па рускіх шашках. Першынство аспрэчвалі 36 мацнейшых шашыстак. Не пацярпела ніводнага паражэння, наша зямлячка заняла першае месца і была ўзнагароджана залатым медалем чэмпіёнкі Савецкага Саюза 1973 года. Ні адна шашыстка нашай рэспублікі да гэтага не валодала такім высокім тытулам.

Віншаванні разам з Аленай прымала пасля вяртання з Сімферополя, дзе адбываўся чэмпіянат, і выхаванка Мінскага медыцынскага інстытута Людміла Ільіна. Чэмпіёнка Беларусі ў фінале першынства краіны заняла ганаровае чацвёртае месца, выканала норму майстра спорту СССР.

Рыхтаваў мінскіх шашыстак да спаборніцтваў трэнер Генадзь Ільіч Хацкевіч.



ЖЫВІ, ВЕРАБЕЙКА!

На прагулку дзеци высыпалі вясёлай шчабялтлай чародкай. Раніца была цудоўная. Сонечная, зыркая. Ад радасці дзеци сталі скакаць, куляцца. А Віця з Андрэем прыпушціліся па дарожцы ў глыб двара.

Таіса Аляксееўна не спяшала сунімаць сваіх выхаванцаў. Хай трохі пабегаюць, дадуць волю сваёй нерастрачанай энергіі.

— Таіса Аляксееўна! — закрычаў Віця. — Хадзіце хутчэй сюды!

На асфальце нерухомым пушыстым камячком ляжаў верабей.

— Нехта забіў.

— Можа сам разбіўся...

Таіса Аляксееўна асцярожна ўзяла нерухомы камячок у длані, дыхнула на яго цяплом. Галоўка вераб'я ледзь прыкметна варухнулася.

— Жывы! Жывы! — узрадаваліся дзеци. — Хутчэй нясем яго ў группу!

— Спачатку пакажам доктару, — сказала выхавацельніца.

Усе разам рушылі ў кабінет да Евы Майсееўны.

Ева Майсееўна — строгі дзетсадаўскі доктар — аб'явіла:

— Пашкоджання сур'ёзных ням. Вось толькі ножку трэба падлячыць. Будзе жыць ваш верабей.

Перабітаваную птушачку дзеци прынеслі ў группу і акружылі клопатамі. Хто падстаўляў ваду ў сподачку, хто падаваў накрышаны хлеб. А Наташа не пашкадавала нават цукеркі.

Таіса Аляксееўна з цёплай усмешкай глядзела на заклапочаную мітусню сваіх выхаванцаў, і ёй міжволі прыгадалася першае знаёмства з дзіцячым садам № 219 Мінскага аўтазавода. Яна добра ведала, якія будуць цяжкасці ў работе з трохгадовымі малышамі. І ўсё ж засмучалася, калі бачыла, як некаторыя дзеци бяздумна ламалі кусты, тапталі шаўковую траву, не заўважалі навакольнага хараства. Яна разумела: ні просьбамі, ні ўшчуваннямі, ні тым больш суроўмі загадамі нічога не даб'ешся. Прымусіць любіць прыроду нельга. Трэба было цярпіва і настойліва вучыць дзяцей чуйнасці, душэўнай зоркасці, абуджаць сардечны клопат, трывогу, хваляванне за ўсё жывое.

Выводзячы малышоў на прагулкі, Таіса Аляксееўна пачала

звяртаць іх увагу на тое, які сёння дзень, якое неба, якія на вуліцы дрэвы. Спачатку апісвала іх хараство сама, стараючыся падбіраць словаў найбольш даступныя, зразумелыя. Затым прасіла расказаць дзяцей, што яны бачаць вакол сябе.

Выпаў першы снег. Усёй групай выйшлі палюбавацца.

— Гляньце, які снег белы, пушысты, — сказала выхавацельніца. — Так і здаецца, нібыта зямля накрылася цёплаю койдраю.

Андрэйка ўторкнуў у снег палец і тут жа яго выхапіў:

— У-у, халодны!..

Таіса Аляксееўна растлумачыла:

— Так, снег халодны. Але калі яго нападае многа, тады зямлі пад тоўстаю снегавою коўдрай цёпла-цёпла.

У пагодлівы марозны дзень спыніліся ля таполі, якую пакрыў іней.

— Праўда, хораша? Як на свята прыбралася, — з захапленнем сказала выхавацельніца.

Гэтае захапленне перадалося і дзецим. Яны доўга стаялі ля дрэва, любаваліся яго дзівальным уборам.

Вясною дзеци радаваліся звону першых раўчукоў, прылёту птушак, паяўленню першых лісцяў на дрэвах. Летам ездзілі на аўтобусе за горад, у сапраўдны вялікі лес — вучыліся распознаваць сасну, ёлку, бярозу, збіралі чарніцы, суніцы, грыбы, назіралі, як працујуць лясныя мурашки. Пра тое, што яны не проста бегаюць, а працујуць, прыносяць лесу вялікую карысць, расказала, вядома, Таіса Аляксееўна.

Шмат таямніц з дапамогай сваёй выхавацельніцы адкрылі

дзеци і восенню. Чаму ападае лісце? Куды адлятаюць птушкі? Як ідзе дождж? На ўсе гэтыя (ах, якія нялёгкія!) пытанні Таіса Аляксееўна мусіла даваць падрабязныя адказы. Але пытанні яе не палохалі. Наадварот, радавалі. Бо гэта магло азначаць толькі тое, што экспкурсіі ў прыроду не пакідалі дзяцей абыякавымі, абуджали іх назіральнасць, цікаўнасць.

Знаёмства з прыродай узбагачала ведамі, дзеци вучыліся параўноўваць, устанаўліваць найбольш простыя сувязі паміж з'явамі.

Аднойчы на занятках па роднай мове Андрэй сказаў:

— А я ведаю, чаму расце трава. Бо летам ідзе дождж і шмат цяпла. А зімою холадна і ўсе расліны заміраюць.

У другі раз, вяртаючыся з прагулкі, Наташа заўважыла:

— Глядзіце, якая вунь там цёмная-цёмная хмара. Зноў будзе моцны дождж.

Таіса Аляксееўну радавала, што дзеци ўмелі ўжо не толькі бачыць, але і пільна прыглядацца да навакольнага свету. Аднак гэта быў толькі пачатак. Ад простых назіранняў трэба было ісці да больш складанага, каб на аснове абуджанай цікаўнасці да прыроды фарміраваць у дзяцей маральныя і эстэтычныя якасці.

Дзіцячае сэрца, гаварыў вядомы савецкі педагог В. А. Сухамлінскі, павінна быць камусьці, чамусьці адданым. Калі маленькі чалавек не пакінуў часцінку свайго сэрца ў ляльцы, коніку, плошавым мядзведзіку, птушцы, пяшчотнай і безабароннай кветцы, дрэўку, у любімай кнізе — для яго недаступна глыбокае пачуццё чалавечай дружбы, вернасці, адданасці, прыхильнасці... Выра-

сціць куст ружы, перажыць радасць першай кветкі, аддаць кветку чалавеку, адчуць хвалючае шчасце гэтай мінuty важна для выхавання новага чалавека гэтак сама, як узараць ніву, вырасці хлеб, спазнаць напружанне, пот, мазалі і асладу працы.

З надыхамі першых хала-доў Таіса Аляксееўна Шымко расказала сваім выхаванцам пра птушак, якія засталіся зімаваць. Як холадна ім у вялікія маразы, як цяжка здабываць ежу з-пад снегу. Дзяцей глыбока ўстурбаваў лёс птушак.

— Давайце будзем ім памагаць, — прапанаваў Віця.

— Праўда! — згадлісі і астатнія. — У нас жа застаюцца кавалачкі хлеба. Будзем аддаваць іх птушкам.

Разам з выхавацельніцай дзеци пайшлі ў сталярную майстэрню да Аркадзя Аляксеевіча, каб ён дапамог змайстраваць птушыныя сталоўкі. Два дні кіпела ў майстэрні дружная праца. Ніколі яшчэ, здаецца, не стараліся дзеци так, як на гэты раз. Бо гэта быў не проста занятак дзеля забавы. Гэта была сапраўдная праца — асэнсавая, напоўненая высакародным імкненнем.

...А верабейка выжыў. Цэлы месяц, акружаны клопатамі дзяцей, ён жыў у клетцы, і не толькі паправіўся, але і падрос.

Аднак дзеци пачалі здўбачаць, што верабейка ўсё часта стаў трывожна кідацца ў клетцы і сумна чырыкаў. Выхавацельніца сказала:

— Адпусцім яго на волю.

І вось расчынена насцежак. Верабейку асцярожна выніялі з клеткі і пасадзілі на падаконнік. Ён на нейкі момент сумеўся, затым рэзка ўзмахнуў крылцамі і знік, растварыўся ў звонкай, радаснай сіні вясновага неба.

Услед верабейку нясуцца галасы дзяцей:

— Шчаслівай дарогі!

— Жыві, верабейка!

МАРКА ЗАВОДА АБАВЯЗВАЕ



В. СМІРНОЎ,
начальнік канструктарскага бюро
прыналежнасцей і шырспажыву
Мінскага аўтамабільнага завода

Нядаўна я сустрэў знаёма, з якім даўно не бываўся.

— Ты ўсё яшчэ на аўтамабільным? — спытаўся ён.— Распрацоўваеш новыя маркі аўтамашын?

— Так,— адказаў я.— Цацачных аўтамашын.

— Жартуеш? — весела зарагатаў мой знаёмы.

— Зусім не,— супыніў я яго.— Я сапраўды працую на аўтамабільным заводзе ў канструктарскім бюро прыналежнасцей і шырспажыву.

Грузавікі Мінскага аўтазавода з зубрам на радыятары можна сустрэць не толькі на дарогах Савецкага Саюза, але і ў Сірыі, Манголіі, Егіпце. Высакаякасныя, надзейныя, прыгожыя, яны— плён рук рабочых, тэхнікаў, інжынераў нашага завода. Але, акрамя славутых МАЗаў, аўтазавод выпускае тавары народнага ўжытку, так званую прадукцыю шырспажыву. Цацачныя самазвалы— зусім як сапраўдныя, мара ўсіх хлапчукоў. Кантэйнеры для хлеба (два-тры гады назад лічыліся дэфіцитным таварам). Кухонныя табурэты, якія таксама не залежваюцца ў магазінах. Розныя сувеніры... Цэхі завода выпускаюць прадметы шырспажыву амаль дваццаті назваў.

Невялікі ўчастак шырспажыву існаваў на МАЗе з 1967 года. Тут рабілі дзіцячыя аўтамашыны, савочки, цацачныя ложкі. Але ўсур'ёз мы заняліся выпускам рэчаў шырокага ўжытку недзе ў 1971 годзе. Чаму? Партыя і ўрад звярнулі самую пільную ўвагу на вытворчасць тавараў для насельніцтва. Пра гэта гаварылася і на ХХІV з'ездзе партыі, і ў пастанове ЦК КПСС і Савета Міністраў СССР «Аб мерах па забеспячэнню далейшага развіцця вытворчасці тавараў масавага ўжытку».

Каму з жанчын незнаёма такая сітуацыя: трэба купіць прас, каструлю або іншую дробязь, а ў магазінах іх няма, бо спецыялізаваныя прадпрыемствы, якія выпускаюць тавары шырспажыву, не паспяваюць за попытам. І самая простая рэч робіцца дэфіцитнай. Але ж гэтая тавары можна рабіць і на вялікіх заводах з адходаў асноўной прадукцыі. Так у нас у дрэваапрацоўчым цэху з'явіўся ўчастак шырспажыву па вытворчасці канцэйнераў для хатніх гаспадаракі. Ён увесь час пашыраецца, займае ўсё новыя і новыя плошчы. Тавар, за якім раней стаялі доўгія чэргі, пачаў выпускавацца ў дастатковай колькасці. І мы задумаліся над удасканальваннем. Цяпер выпускаем двухсекцыйны канцэйнер, але стараемся зрабіць яго яшчэ больш зручным, кампактным.

Спецыяльнага цэха па выпускі тавараў шырспажыву на заводзе няма. А было бы вельмі добра ўвесь працэс аб'яднаць пад адным дахам, паставіць спецыяльныя станкі і механизмы. Готовую прадукцыю выпускаваюць цэхі МЭЦ-5, дрэваапрацоўчы, кузайны, тэрмічны, інструментальны і штамповы. А дапамагаюць ім амаль што ўсе цэхі завода: прэсавы, нармалей, паліравальны, кавальскі, калібровачна-нарыхтоўчы і іншыя.

Самы вялікі ўчастак выпускі тавараў шырспажыву— у дрэваапрацоўчым цэху. За апошнія два гады ён вельмі вырас. Яго прадукцыя— двухкамерныя і аднокамерныя канцэйнеры, акуратныя табурэты... На ўчастку працујуць амаль адны жанчыны. Вось, напрыклад, брыгада маляроў. Сапраўдныя віртуозы! Таццяна Сямёнаўна Гайдучонак сёлета ўжо выканала трэх гадавыя нормы. Галіна Уладзіміраўна Крыварот, Тамара Аляксееўна Рогач, Тамара Аляксееўна Моўчан

план выконваюць на 150—170 працэнтаў. Выдатна працуе брыгада зборчыкаў участка шырспажыву, якую ўзначальвае Ніна Фёдараўна Грыгор'ева. Вырабы вельмі прыгожыя, зручныя.

Пры распрацоўцы ўзору тавараў стараемся выкарыстоўваць як мага больш адходаў ад асноўной вытворчасці. Сёлета выпускі тавараў народнага ўжытку больш як на два мільёны рублёў.

Выпуск тавараў шырспажыву на заводзе— справа маладая, але перспектыўная. Ёсьць у нас свае пытанні, праблемы. Кожны год Міністэрства аўтамабільнай прамысловасці даводзіць план на выпуск тавараў народнага ўжытку. А якія тавары і ў якой колькасці выпускаваць— пра гэта мы павінны думаць самі. І мы думаем, канструіруем, вынаходзім. Але няма ніякай гарантіі, што над гэтай жа тэмай не працуе канструктарскае бюро другога машынабудаўнічага завода. Каардынацыі па выпускі тавараў шырспажыву ў рамках рэспублікі, тым больш у рамках краіны, няма амаль што ніякай. Кантэйнер для хлеба пачалі выпускаваць у рэспубліцы чатыры прадпрыемствы, і гандлёвыя арганізацыі пропанавалі нам скараціць іх выпуск. А калі б было канкрэтна вызначана: аўтамабільны завод выпускае канцэйнеры, трактарны— каструлі-патэльні, маторны— патэльні і г. д., такога б не здарылася. Каб наладзіць вытворчасць, патрабуеца пэўны час і пэўныя затраты. А за гэты тэрмін і іншыя заводы пачнуць выпускаваць аналагічныя прадметы шырспажыву, і хочаш— не хочаш, а трэба скарацаць іх выпуск.

У аўтамабільнай прамысловасці мы дакладна ведаём, якія маркі машын кожны завод выпускае. Можна азнаёміцца з любой мадэллю машыны. А ў выпускі шырспажыву няма ніякай

інфармацыі, якія тавары робіць той ці іншы завод, над чым працуе, што плануе выпускаваць. Ды і заводы не зацікаўлены, каб такая інфармацыя была. Работа над новымі ўзорамі не рэкламуецца: раптам іншае прадпрыемства надумаеца асвоіць выпуск гэткіх жа тавараў. Гандаль— барометр самы чуйны. Не будуць пакупнікі купляць той ці іншы тавар— згортвай яго вытворчасць. А мы не зацікаўлены ў выпуску прадукцыі дробнымі серыямі.

У нашай рэспубліцы павінен быць адзіны каардынаторы цэнтр па выпуску тавараў народнага ўжытку. Можна стварыць яго пры Міністэрстве гандлю рэспублікі. Што выпускаваць, якія тавары, у якой колькасці, якімі заводамі— усё гэта павінна вырашыцца цэнтрализавана, планамерна. Тады не будуць канструктары «вынаходзіць веласіпед», тады не давядзеца нам трывмаць у сакрэце, над чым працуем.

Тавары для насельніцтва мы не лічым другараднай прадукцыяй, тым больш, што яны карыстаюцца вялікім попытам. Дырэкцыя завода канцэнтруе выпуск тавараў шырспажыву. Мы трymаем самыя цесныя сувязі з гандлюючымі арганізацыямі, раімся, якія тавары выпускаваць і ў якой колькасці, заключаем дагаворы. На заводзе наладжваюцца конкурсы-агляды на лепшую пропанову па выкарыстанню адходаў ад асноўной вытворчасці для вырабу прадметаў шырспажыву. Адным словам, стараемся задаваць попыт насельніцтва.

Хочацца, каб наш завод славіцца не толькі аўтамабілямі, але і прадметамі шырокага ўжытку, каб гаспадыні ведалі: рэчы, зробленыя Мінскім аўтамабільным, прыгожыя і добрай якасці. Нас абавязвае да гэтага марка завода.

СУСТРЭЧА




Дзіцячы самазвал.



Такія двухсенцыяйныя кантэйнеры робяцца на Мінскім аўтазаводзе.



Кухонны камплект.



Ложак для лялькі.

У гарадскім камітэце камсамола да яе падышла дзяўчына, спыталася:

— І вы таксама? А ці возьмуць?

— Спадзяюся.

— Павінны ўзяць. Мы не можам у такі час сядзець дома.

Вольга залюбавалася гэтай незнаёмай дзяўчынай. Прыгожы твар, цёмныя выразныя очы, шчырая ўсмешка...

Іх нарэшце выклікалі.

— Значыцца, добраахвотнікі? А ці добра вы падумалі, на што ідзеце? Ваявач трэба будзе ў глыбокім тыле ворага. Прафесія разведчыка цяжкая. Вам трэба ўмесьць падрываль эшалоны, працаўца на рацыі.

— Мы ўсё добра разумеем! — цвёрда сказала новая знаёмая Вольге.

— Якая я шчаслівая! — гаварыла пасля чарнавокая дзяўчына. — Верыла, што возьмуць, і ўсё ж...

— Давай пазнаёмімся, — Вольга працягнула руку — Вольга Марозава.

— Зоя Касмадзям'янская.

Дзяўчата пасябраўвалі. Яны нават спалі на адным ложку. Вечарамі, стомленыя пасля цяжкай, вельмі інтэнсіўнай вучобы, ціха перашпіталіся, успаміналі нядайнія мірныя дні, калі Москва была вясёлым, святочным горадам, успаміналі школу, выпускны баль, Красную плошчу... і чакалі, чакалі магчымасці ўступіць у барацьбу з лютым ворагам.

У хату настойліва пастукалі.

— Гэта ты Агаф'я Маскалёва? — Я.

На парозе стаяў гітлеравец, а побач з ім — паліцай. Акінуй яе калючым позіркам і сказаў свайму гаспадару:

— Гэта яна, дэпутатка. Чырвоная да самых касцей. І мужык яе чырвоны.

— А гэта яе дзеци? Калі пачне свае чырвоныя штучкі, расстраляць разам з дзецьмі!

— Слушаю, пан афіцэр!

— Не сумуй, мы яшчэ сустрэннемся. Мне таксама хацелася быць разам з табой у адной дыверсійнай групе, але нічога не зробіш.

Дзяўчата развіталіся. Зоя пойдзе выконваць баявое заданне ў тыл да фашыстаў у складзе групы пад камандай

«дзядзькі Мішы» — Міхаіла Аляксандравіча Сакалова. Вольга Марозава пакуль засталася ў разведчыкаў Заходняга фронту. Хутка яны таксама адправяцца ў тыл. Але не будзе побач Зоі — яе лепшай сяброўкі.

Вольга Марозава добра ведала, што здарылася пасля. 5 лістапада Зоя Касмадзям'янская пайшла на першае заданне і паспяхова яго выканала. 21 лістапада накіравалася на другое заданне. Яе схапілі. Яна нічога не сказала фашыстам, нікога не выдала. Яе па-зверску катавалі. Яна маўчала. 29 лістапада Зою павесілі. Пра яе подзвіг сяброўкі даведаліся з газеты. Імя Касмадзям'янской адразу стала сімвалам мужнасці, няскоранаасці, вернасці Айчыне.

Вольга праплакала ўсю ноч.

— Не магу паверыць, не магу паверыць, што Зоі больш няма! — гаварыла яна сяброўкам.

Яны рваліся ў бой. І вось нарэшце самалёт, чарната за шклом ілюмінатараў. Ноч. Унізе зямля Беларусі. Унізе — ворагі.

— Вам не страшна? — яшчэ раз пытаецца лётчык.

— Не страшна! — цвёрда вымаўляе Вольга.

— Не страшна! — паўтараюць яе таварыши па дыверсійнай групе.

Да Агаф'і Маскалёвой прыйшоў чалавек з лесу.

— У нашым Быхаўскім раёне, у Хачынскіх лясах, дзейнічае маскоўская камсамольская дыверсійная група. Дзейнічае выдатна — пускае пад адхон эшалоны, узрывае масты, перадае разведданыя камандаванню Чырвонай Арміі. Цябе, Агаф'я, мы прызначаем сувязнай. Калі прыйдуць за дапамогай, ты прымі разведчыкаў як след...

Агаф'я Маскалёва ўзрадавалася:

— Дзякую за давер. Можаце не сумнівацца — я не падвяду!

Сілы былі на зыходзе. Групу высачылі. Акупанты дайно падазравалі аб яе існаванні. Кіламетр за кіламетрам па балотах, лясах ідзе за імі пагоня... Дайшлі да Вейны.

— Трэба ісці да Агаф'і Маскалёвой, — сказала Вольга Марозава.

Калі яны зайшлі ў хату, Агаф'я ўскрыкнула:

— Адкуль вы, родныя? Вакол карнікі, вас шукаюць. У вёсцы кажуць: высачылі маскоўскіх партызан.

— Мы ішлі ў суседні атрад, але не паспелі. Трэба тэрмінова перадаць даныя камандаванню...

— Хадземце ў хлеў, я вас у саломе схаваю, — сказала Агаф'я.

Падбеглі зусім яшчэ малыя хлапчукі і дзяўчынка.

— Ты куды, мама?

— Зараз вярнуся. Не бойца.

У Вольгі Марозавай мільганула думка: не, не маюць яны права заставацца тут. Загіне жанчына з дзецьмі, калі іх знайдуць.

— Дзякую табе, Агаф'я, але мы пойдзем, — сказала Вольга. — Не можам мы рызыкаўцца твайм жыццём і жыццём дзяцей.

— Ды што вы?! Вам можна рызыкаўцца, а мне нельга! — Агаф'я выняла з-пад маснічыны ордэн, працягнула яго Вользе:

— Вось, дачушка! За працу далі. А ты кажаш — права не маю.

Яны пайшли ў хлеў. Чулі, як шынапараць па двары гітлеравцы, чулі голас Маскалёвой:

— Ды навошта мне іх хаваць! У мяне ж дзеци!

Былыя разведчыцы Вольга Васільеўна Марозава і Клайдзія Георгіеўна Коршунава прыехалі з Москвы ў Беларусь па запрашенню юных следапытаў.

У Магілёве Вольга Васільеўна сказала:

— Мне неабходна сустрэцца з Агаф'яй Майсеевай Маскалёвой, маёй другой маці. Колькі разоў дапамагала яна нам... Я павінна яе ўбачыць. Гэтая простая беларуская жанчына сапраўдная герайня.

І вось — сустрэча праз трыццаць гадоў.

— Родная маё, ты ж была зусім дзяўчынкай, а цяпер ужо таксама пасівела, — гаворыць Агаф'я Майсеевна. — Усе гэтыя гады я называла цябе сваёй дачушкай і вельмі хацела сустрэцца.

А побач, усхваляваныя, сачылі за гэтай сустрэчай дзвюх адважных жанчын хлопцы і дзяўчата. Палае вогнішча, гучыць у прыдняпроўскай цішыні песні аб Радзіме, аб подзвігах бацькоў, аб эстафеце, якую надзеяна прынялі юныя...

— А. МІХАЙЛАУ

ШТО ПІШУЦЬ ЛЮБЕ К...

Сорак радкоў, апублікованых у восьмым нумары нашага часопіса, змясцілі ў сабе сумную гісторыю Любы К. Пісьмо Любы «Што я адкажу дзіцяці!» выклікала нямала чытацкіх водгукаў. Сёння мы публікуем некаторыя з іх.

Не фармальны рытуал...

Ты правільна зрабіла, Люб, што напісала ў рэдакцыю: чалавек, які трапіў у бяду, павінен быць з людзьмі. Но чалавеку заўсёды хочацца падзяліцца з іншымі сваёй радасцю, а калі гора падзяліцца з кім-небудзь, то робіцца лягчэй.

Я разумею цябе, але суцяшаць не стану. Ты дапусціла вялікую памылку, сама безадказна аднеслася да будучага дзіцяці. Ніякія пачуцці не могуць быць гэтаму апраўданнем. Рэгістрацыя шлюбу — не фармальны рытуал, гэта вельмі сур'ёзны крок, ён накладвае на мужа і жонку адказнасць за будучыню дзяцей, за іх выхаванне, адказнасць адзін перад адным — за ўсё, што робіць сям'ю ячэйкай нашага грамадства.

Не буду асуджаць цябе за тое, што ты не разабралася ў чалавеку, якога кахала. Такія, як ён, жывуць толькі дзеля сябе: ім ніколі не спазнаць сапраўднай прыгажосці жыцця. Ні ўступленне

шлюбу, ні нараджэнне дзіцяці не парадніла б вас. А ты яшчэ не ведаеш, якія страшэнныя пакуты пражыць усё жыццё з чужым табе чалавекам, хоць бы дзеля дзіцяці.

Ты памылілася ў ім, памылілася ў сваім каханні і жорстка расплачваешся за сваю памылку. Не бойся, дзіця тваё не будзе адчуваць сябе адзінокім, калі ў яго будзе сапраўдная маці. Я веру, што ты сустрэнеш чалавека, якога пакахаеш па-сапраўднаму, і калі пакахае ён цябе, то стане бацькам твойму дзіцяці.

Ірина САКІРНІК,
інжынер-эканаміст
г. Віцебск

Цяжка будзе адказаць...

Гэтым летам я праходзіла педагогічную практику ў дзіцячым садзе. У маёй групе былі два хлопчыкі без бацькоў — вынік памылак, якія дапусцілі ў маладосці іх маці. Я назірала за гэтымі дзецьмі, шмат думала пра іх. І не асуджала бацькоў гэтых дзяцей, хатця перш за ўсё іменна іх не хапала дзецям. Я асуджала іх маці. Разумею, што каханне — вельмі складанае пачуццё. Але нельга звальваць на яго адказнасць за свой лёс. Сама прырода надзяліла дзяўчыну адказнай роллю ў жыцці: быць маці, быць прадаўжалніцай жыцця на зямлі. Вось таму і трэба адносіцца да сябе з вялікай патрабавальнасцю, адказнасцю. Ты вельмі лёгка, Люб, ставілася да кахання, не прад'яўляла да яго ніякіх патрабаванняў і таму цяпер апынулася ў цяжкім становішчы. Магчыма,

цябе яшчэ будзе добры муж, але бацьку твойму дзіцяці наўрад ці заменіць.

Шкада, Люб, што ў той момант ты не бачыла, хто перад тобой. Вельмі цяжка будзе табе адказаць на пытанне свайму дзіцяці. Яно будзе маўчаць у той момант, калі іншыя дзецы расказываюць пра сенакос, катанне на машыне, лодцы, дзе герой іх апавяданняў — тата.

І. ЛІПНІЦКАЯ,
равесніца

Шчасце яшчэ магчыма

Падобная гісторыя адбылася з маёй сястрой. Сябравала яна з хлопцам чатыры гады. Аднойчы яна сказала, што чакае дзіця. Толя вельмі спалохаўся і адразу ж прапанаваў пазбавіца ад яго. Сястра не паслухалася, і тады ён пакінуў яе. Нарадзілася дачка, вельмі прыгожанкай дзяўчынка. Здавалася б, няма нічога ў жыцці горш, чым вось так застацца. Але праз год сустрэла мая сястра вельмі добрага хлопца. Ён пакахаў яе, а разам з ёй і дачку. Зараз у іх нарадзілася другая дзяўчынка. Усе вельмі шчаслівія і жывуць дружна. Старэйшая называе мужа сястры татам, і ён вельмі задаволены і ганарыцца гэтым. Вось такая гісторыя.

З прывітаннем Н. ХАМЯНКОВА

г. Гомель

Бяды мне не чужая

Прочытала ў часопісе пісьмо Любы К. Яна так рамантычна піша пра свае сустрэчы з Віктарам. Магчыма, не варта асуджаць Любу, але гадаваць дзіця — гэта не так проста. Даць яму тое, што яно мае, жывучы з бацькам, у сям'і, яна не

ПА ДАРУЧЭННЮ СУМЛЕННЯ

Мяне спачатку кірху збян-
тэжыла яе паспешлівае жадан-
не дапамагчы ўсім, хто да яе
звяртаецца, растлумачыць пад-
рабязней і ласкавей адказаць.
Але вось глядзі ты! Чым бліжэй
я прыглядаўся да Таццяны Ры-
гораўны Шастоўской, тым
больш падабалася, як яна пра-
цуе. Будучы загадчыцай біблія-
тэкі, яна шчодра дарыць ўсім і
любоў, і ўвагу гаспадыні гэтага
дзіўнага ўтульнага кутка, дзе
забраны бағаці мудрасці чала-
вечай — кнігі.

А потым пачуў пытанне, якое
і я падзяляю па сённяшні дзень:
— І як гэта яна з усім спраў-
ляецца?! І ў бібліятэцы, і ў сябе
дома, і ў чырвоных кутках кал-
гаса, і ў школе. Усюды выступае
і з кожным па душы пагава-
рыць умее.

Ужо больш дваццаці гадоў за-
гадвае яна Ізабелінскай сель-
скай бібліятэкані. Калі прыйшла
сюды ў 1952 годзе, увесь біблія-
тэчны фонд змяшчалася ў адной
шафі. Работы было, як гаворыц-
ца, непачаты край...

А цяпер... Вось некалькі ха-
рактэрных лічбаў. Кніжны фонд
налічвае больш дзесяці тысяч
экземпляраў, у тым ліку каля
дзвюх тысяч — грамадска-палі-
тычнай, больш тысячи — тэхні-
чнай і сельскагаспадарчай літа-
ратуры. З году ў год расце кні-
гавыдача ў бібліятэцы. Цяпер
на стале ў Таццяны Рыгораўны
значыцца звыш сямісот чыта-
чоў — калгаснікаў, служачых,
школьнікаў.

Кніга многаму вучыць. Але
яна сама не прыйдзе і не рас-
кажа, што ў ёй ёсць карысна-
га і добра. Патрэбна яе ўмелая
пропаганда. Да таго ж бібліятэ-
карні мала самому разбріцацца ў
кнігах — трэба ведаць людзей,
разумець, каму якое выданне
важна і неабходна. Гэтымі якас-
цямі якраз і валодае Таццяна
Рыгораўна.

Л. КАЦКЕВІЧ,
настайнік Ізабелінскай
сярэдняй школы

Гродзенская вобласць

«БЫВАЮЦЬ ЖА АНАМАЛІІ...»

Пад такім загалоўкам у шо-
стым нумары часопіса быў зме-
шчаны артыкул А. Захарэнка.

У ім вялася гаворка пра ўзаема-
адносіны ўрача і хворага, пра
глыбокую чуласць, спагадлі-



ШУКАЮ МАРЫЮ!

Гэта пісьмо з фатаграфій прыйшло з Германскай Дэмакратычнай Рэспублікі. Магчыма, хтосьці з нашых чытачоў угля-
дзіца ў фатаграфію, пазнае Марыю і паведаміць нам пра неё.

Шмат гадоў я шукаю трох дарагіх мне людзей, якіх мы страцілі ў час вайны, у 1945 годзе. Іх імёны: Марыя, Хела (дзяўчына прозвішча Білус) і Канстанцін. Прозвішча Канстанціна, на жаль, не ведаю. Марыя зараз прыблізна 55 гадоў, Хела, яе дачцы, 29 гадоў. Усе троє жылі ў нашай сям'і да пачатку 1945 года ў горадзе Альтборн (цяпер Бурэн, раён Калобцэг Польскай Народнай Рэспублікі). У 1945 годзе Марыя з маленькай дачкой Хелай і яе сябрам Канстанцінам вярнулася на ра-
дзіму — на Украіну. З таго часу



здоле. А адной так цяжка, ды яшчэ ў 18 гадоў! Як не цэніць свайго юнацтва дзяўчата! І ў 18 гадоў — ужо маці-адзіночкі...

Даруйце, што пішу рэзка. Напэўна, вы падумаецце: вось, маўляў, жанчына сама задаволеная, далёкая ад чужой бяды. Не, гэта не зусім так. Любін лёс і мяне напаткаў. Толькі я не прывыкла скардзіцца. Чым можа дапамагчы рэдакцыя? Не даваць жа аб'явы: «Патрабуецца муж». У бацькі маёй дачкі, здавалася б, усе якасці былі для ідэальнага мужа і бацькі, а вось адмовіўся ад дзіцяці, скажаў, што і мяне ніколі не бачыў. Засталася я адна з дзяўчынкай, вось ужо трох гады. Прывыкла. Спачатку было вельмі цяжка, не магу ўявіць нават, як вынесла ўсё гэта. Цяпер лягчэй, мне бацькі крыху дапамагаюць, і любяць маю дачку ўсе: любімая ўнушка, любімая дачушка.

Вось бачыце, я таксама падзялілася сваім няшчасцем. Але цяпер я бацьку маёй дзяўчынкі не абвінавачваю аднаго ва ўсім: лічу, што вінавата і я сама.

З павагай Раіса К.

г. Н. Барысаў

Праўду, толькі праўду!

Гэтае пісьмо запала ў сэрца і прымусіла мяне напісаць Любі К. і, напэўна, іншым дзяўчатаам.

На маю думку, Любі, ты з вялікім спазненнем пачала задаваць сабе пытанне: «Што я адкажу дзіцяці?»

Я не хачу сказаць, што ва ўсім толькі твая віна. Твой былы сябрава — здраднік, ён здрадзіў і табе, і дзіцяці, і каханню, калі яно было ў вас. Але адказваць за ўсё трэба будзе, напэўна, толькі табе, і адказнасць твая — перад малым чалавекам, які народзіцца, якому патрэбна ўва-

га бацькоў, якога патрэбна выгадаваць і выхаваць сапраўдным чалавекам. Ты і сама разумееш, гэта вельмі цяжкая і складаная справа.

Памылка твая ў тым, што ты паспяшацца, не разгледзела свайго сябра.

На жаль, не ты адна. Вельмі часта ў нашы дні сустракаецца такое «ненешчліве каханне». І, на мой погляд, у гэтым большая віна саміх дзяўчатаў. Ты, напэўна, падумаеш: «Добра разважаць, калі табе ўжо не 18, а 28». Але праз 18 год праходзяць усе. Кахаюць моцна, аднак у пэўных абставінах умеюць паставіць сябе горда, пранесці праз каханне дзяўчочную чысціню.

За памылкі ў жыцці расплачвацца цяжка. Гэта не ў сыштку, не перакрэсліш і не перапішаш нанава.

Ты, Любі, ледзь не зрабіла другую памылку ў сваім жыцці. Пакончыць з сабой — хіба гэта выйсце? Гэта маладушнасць! Вядома, перад табою вялікія цяжкасці, вельмі вялікія, аднак не здавайтесь, дакажы, што ты сапраўдны чалавек.

Цяжка сказаць, як у далейшым складацца тваё жыццё, але як бы ні было цяжка і крыйдна, не ідзі супраць свайго сумлення. Магчыма, і чалавека сустрэнець добра, сапраўднага, каханага, які і твайму дзіцяці стане бацькам. Так здарваецца ў жыцці. Толькі не спяшайтесь, Любі.

Што ты адкажаш дзіцяці на яго запытанне? Напэўна, скажаш праўду, што бацька пакінуў вас. А падрасце — сама ўсё зразумее. Я ведаю аднаго юнака, у якога такі лёс быў, як і ў твайго будучага дзіцяці. І калі ў яго аднойчы спытаўся: «Ці папракаеш ты маці за тое, што не ведаеш свайго бацьку?», ён адказаў: «Хіба мала яна спазнала гора і без маіх папрокоў?»

Людміла СЯМЁНАВА,
тэхнік сувязі

Гарадоцкі раён, п/а Вархі,
в. Аўданыкі

васць і суперажыванне, без якіх нельга ўявіць сабе чалавека ў белым халаце, хаяць часам здараюцца і анамаліі. Як паведамілі рэдакцыі з Упраўлення лячэбна-прафілактычнай дапамогі Міністэрства аховы здравой, факты, прыведзены ў артыкуле, пацвердзіліся.

Выпадак няўважлівых адносін да хворай Гурэцкай абмеркаваны на пашыраным медыцынскім савеце Мінскай абласной клінічнай бальніцы. На загадчыцу неуралагічнага аддзялення Я. М. Данілаву і ўрачанеўрапатолага Пухавіцкай бальніцы С. М. Нікалайчык накладзены адміністрацыйныя спагнанні.

Н. М. Гурэцкая ў жніўні 1973 года знаходзілася на стацыянарным абследаванні і лячэнні ў Рэспубліканскай клінічнай бальніцы, пасля чаго накіравана на далечванне ў Мар'інагорскую бальніцу. Хворая знаходзіцца пад дыспансерным назіраннем кваліфікаваных спецыялістаў Рэспубліканскай клінічнай бальніцы.

Што датычыць смерці Міхайлава, то, як высветлілася, жонка захварэўшага звярнулася ў 21-ую паліклініку да пачатку рабочага часу. Паколькі ў паліклініцы яшчэ не было ўрачоў, рэгістратор выклікала хуткую дапамогу. Аднак гэтым нельга апрайдаць яе дзяянні, бо паліклініка размешчана на тэрыторыі клінічнай бальніцы і ў тых адказных сітуацыях можна было тэрмінова выклікаць дзяжурнага ўрача любога аддзялення.

Гэты выпадак разгледжаны ў калектыве 21-й паліклінікі. Рабочікам яе настойліва рэкамендавана пра ўсе надзвычайні здарэнні тэрмінова паведамляць адказнаму дзяжурному ўрачу бальніцы.

Артыкул «Бываюць жа анамаліі...», паведамляецца ў тым жа адказе, абмеркаваны ў калектывах лячэбна-прафілактычных устаноў рэспублікі, пры гэтым асаблівая ўвага была звернута на ўзаемадносіны ўрача і хворага.

Присутнісці дырэктара Слонімскага льнозавода тав. Бушуева В. В.

Галоўнае ўпраўленне лічыць, што крыйтка ў адрас кіраўніцтва Слонімскага льнозавода ў асноўным правильная. Дырэктуру льнозавода тав. Бушуеву ўказаны на факты нетактычных паводзін у адносінах да майстра

змены З. І. Пароль і некаторых іншых работнікаў. Яго папярэдзілі аб недапушчальнасці танкіх учынкаў у далейшым.

Адначасова тав. Бушуеву пранавана прыняць рашучыя меры да ліквідациі недахопаў у работе завода і звярнуць асаблівую ўвагу на паляпшэнне ўмоў працы людзей.

КАНСУЛЬТАЦІЯ ЮРЫСТА

Прашу растлумачыць, какія можна лічыць членам сям'і загінуўшых або праўшых без вестак на фронце, пры першачарговым прадастаўленні жылой плошчы прызнаюцца: бацькі або ўсынівіцелі загінуўшага; удава або ўдавец, якія не стварылі новых сем'яў: утрыманцы, непраца-

зольныя ў цяперашні час (п. 6

раздзела III Інструкцыі аб пададку прыёму на ўлік грамадзян, якія маюць патрэбу ў жыллі).

5 мая 1972 года я нарадзіла дачку. У маі і чэрвені знаходзілася ў пасляродавым водпуску, у ліпені — у чарговым За 1972 год, а затым да 5 мая 1973 года — у водпуску без утрымання. Ці належыць мне чарговы адпачынак у 1973 годзе?

А. ЯКУБОУСКАЯ

г. Брэст.

Так, належыць. Водпуск за другі і наступныя гады працы можа прадастаўляцца ў любы час рабочага года ў адпаведнасці з графікам водпуска (авансам).

Трэба мець на ўвазе, што водпуск без утрымання не ўключаета ў стаж, які дае права на адпачынак.

А. ХВАСТОУ,

кандыдат юрыдычных навук

«ДЫРЭКТАР, МАЙСТАР І ІНШЫЯ»

Галоўнае ўпраўленне нархатовак і пярвічнай апрацоўкі лёну і канапель Міністэрства лёгкай прамысловасці БССР паве-

дамляе, што артыкул «Дырэктар, майстар і іншыя», надрукаваны ў сёмым нумары часопіса за 1973 год, абмеркаваны ў

Радкі з пісьмаў

Я толькі крыху старэйшая за цябе, але сустракала шмат розных людзей. Ёсьць людзі шчырыя, у іх усё ад сэрца, а ёсьць іншыя: гавораць адно, а думаюць і робяць другое. Такіх трэба асцерагацца, яны нікому не прынясуць шчасця і, па-моему, ніколі не здолеюць па-сапраўднаму пакахаць. Ты павінна жыць і верыць у дабрату і спрэядлівасць, толькі трэба больш крытычна адносіцца да сябе і да людзей.

Зінаіда ЗІНКЕВІЧ,
студэнтка БДУ, 19 год

Мне 22 гады, я замужам. У нас сын. Яму 5 месяцаў. І якая я бываю шчаслівая, калі муж прыходзіць з работы і бярэ на руки малое!

Ты пытаешся, што ты скажаш свайму дзіцяці пра бацьку? Не ведаю, што ты яму адкажаш, але выхаваць ты павінна яго так, каб з ім не паўтарылася твая гісторыя.

Тамара Б.

г. п. Глуск

Шкада Любі. Але ўжо нічога не зробіш. Хіба ж можна так давярацца сваім пачуццям? Я магу цябе зразумець, Любі, пашкадаваць. Але ж лягчэй табе не стане ад гэтага.

Што рабіць? Набрацца моцы, цярпення, верыць у будучае, не падаць духам. А дзіцяці, якое будзе, ты потым раскажаш ўсё, і яно цябе зразумее. Жыві і вер!

Вольга КУНЦЭВІЧ

Пухавіцкі раён
Матораўская СШ

ДОМ

Даір СЛАЎКОВІЧ

Мама, пачытай!

Надакучыла Тоніку ў пясочніцы гуляць. Перайшоў двор. Вуліцу перасек. І трапіў на будаўнічую пляцоўку.

— Там рабочыя ў вялізной яміне-катлаване нешта будуюць.

— Што вы тут робіце, дзядзечка? — пытаецца Тонік у аднаго рабочага.

— Дом будуем.

— Сапраўдашні?

— Вядома, які ж яшчэ.

— Ці ж то дом? Ніжэйшы за мой, што я ў пясочніцы зрабіў!

— Цябе як завуць?

— Тонік. Антон Міхайлавіч Маслоўскі.

— Вось што, Антон Міхайлавіч. Прыходзь сюды праз тыдзень. Спытаеш дзядзьку Васіля. Так мяне завуць. Тады і паговорым.

Мінуў тыдзень. Тонік зноў тым жа шляхам на будоўлю падаўся. А яе і не пазнаць. Яміны не відно. Сцены вырастаюць. Толькі хацеў Тонік папытацца ў каго-небудзь пра дзядзьку Васіля, як чуе:

— Антон Міхайлавіч, да мяне?

— Угу.

— Дык чый дом большы: твой ці наш?

— Ваш.

— Вось бачыш. Пытанне вырашылі.

— А чаму ў вас сцяжок чырвоны гэтак нізка вісіць? Я і то рукой магу дастаць.

— Сцяжок таму, што брыгада перадавая. А нізка вісіць, пакуль сцены не падрастуць.

Тонік дадому збегаў і — зноў на будоўлю.

— Во мой сцяжок. Таксама чырвоны, прыгожы.

— Гм! Прыйдзеца і твой на сцяне замацаваць. У спаборніцтва з табою ўступім. Як мяркуеце, хлопцы? — звярнуўся дзядзька Васіль да рабочых.

— Ці здужаем, таварыш брыгадзір? — азвяўся адзін.


— Будзем змагацца, — дадаў другі.

— Добра. Умова такая. Мы кладзем сцены. Стараемся, каб як найлепей і хутчэй. Ты ж павінен кожны дзень нечаму новаму навучыцца. Карысную справу зрабіць. Уцяміў?

— Уцяміў, — адказаў Тонік.

— Парадак. Дагавор уступіў у сілу.

Мал. К. Ціхановіча.



Прыйшоў Тонік назаўтра, выпаліў:

— Навучыўся шнуркі на чаравіках завязваць. І паліто хуценька зашпіляць умею.

— Важная штука. А мы, як бачыш, першы паверх канчаем. Мінуў яшчэ тыдзень. Тонік пахваліўся:

— Падлогу ўмею падмятаць. Пузыры з мыла хвацка пускаю саломінкай.

— Падмятаць навучыўся — добра. А пузыры ў разлік не прымаюцца: забаўка.

— І праўда: забаўка.

Доўга мама не выпускала на двор. Бо лужыны і вецер былі. А ў Тоніка горла баліць.

Затое прыйшоў на будоўлю — дома не пазнаў.


Брыгада канчала другі паверх. Абодва чырвоныя сцяжкі трапляліся высока ўгары. Хочаш пагаварыць — на ўесь голас кричы. І то ў перапынках, калі кран не гудзе.

Прывітаўся Тонік, гукнуў:

— Навучыўся ложак засцілаць! Два разы посуд дапамагаў бабулі мыць!

— Малайчына! Не адстаеш! — крикнуў зверху дзядзька Васіль. — А мы бачыш куды забраліся?

Праз некалькі дзён брыгада працавала так высока, што кричы-раскрычы — не пачуюць. Тонік цярпліва чакаў перапынку. Калі рабочыя ўніз злезуць.



— Сёння я нічога не навучыўся. Толькі Натку пяском абсыпаў. Скакалку яе зашпурнуў.

— Дрэнь справы, — спахмурнеў брыгадзір. — За гэткія ўчынкі здымаем твой сцяжок на целы дзень. Яшчэ паўторыш — зусім скінем:

— Прамаўчаў Тонік. А што скажаш? Сам вінаваты.

Яшчэ прайшоў час. Тонікаў сцяжок зноў пальмнеў высока ўгары. А дзядзька Васіль аглушыў навіною:

— Бывай здароў, Антон Міхайлавіч. Справу сваю мы скончылі. Нас другія будоўлі чакаюць. А сюды іншыя рабочыя прыйдуць.

Вочы Тоніка павільгатнелі. Брыгадзір папярэдзіў:

— Што ты, браце! Надвор'е псаваць умовы не было.

Паехалі муляры. Сцяжок Тонікаў застаўся наверсе. Толькі перанеслі яго на самы дах.

Калыхаўся ён чырвонай кропелькай і тады, калі на даме павесілі шыльду: «Дзіцячы сад».

Дзеци ў садзік прыйшлі. Пытаюцца:

— Чый сцяжок там, угары?

— Мой, — адказаў Тонік. І ўздыхнуў: — Гэта дзядзька Васіль яго пачапіў. Калі я з брыгадай муляраў спаборнічаў.

БУДУЕЦЦА РЫНАК



НАТАЛЛЯ БАНДАРЧУК

Амаль дваццаць пяць гадоў назад яе бацькі Іна Макарава і Сяргей Бандарчук з'явіліся на экране ў славутай «Маладой гвардый». І вось ужо ўступіла ў «вялікае» кіно юная актрыса Наталля Бандарчук.

Цяжка сказаць, што было га-

лоўнай прычынай — артыстычнае паходжанне ці старанная падрыхтоўка, але ўжо самая першыя акцёрскія эпізоды Наташы Бандарчук звярталі на сябе ўвагу дакладнасцю і глыбіней выканання. Іх было шмат — арыгінальныя сюжэты і эпізоды па класічнаму твору, практиканні па пластыцы і дэкламацыі, ролі харектарныя і гераічныя... Кожная работа студэнткі Інстытута кінематаграфіі пераконвала, што перад тобой — актрыса, якая здолее завалодаць увагай гледана. А дыпломны спектакль паказаў добры прафесіяналізм. Яе мадам дэ Рэналь (спектакль «Чырвонае і чорнае» паводле рамана Стэндэля) здзіўляла мяккасцю і жаноцкасцю, эмачыянальной верагоднасцю, увядзіла ў свет сваіх перажыванняў.

На экране Наташа Бандарчук упершыню з'явілася ў невялікай ролі ў фільме свайго настайніка Сяргея Герасімава «Ля

возера». Потым знялася ў гісторыка-рэвалюцыйнай карціне рэжысёра Веры Стровай «Сэрца Расіі». Тут нават эпізадычныя ролі былі значнымі, бо амаль кожная з іх раскрывала вобраз адной з гістарычных асоб — герояў каstryчніцкіх баёў ў Маскве. Маладая актрыса сыграла Люсік Лісінаву — адважную дзяўчыну, якая загінула ў час чырвонагвардзейскай атакі ў арбацкіх завулках. Гэтые вобраз стаў у рад лепшых акцёрскіх работ фільма.

Запомнілася гледачам Наталля Бандарчук і ў фільме Ларысы Шапіцька «Ты і я», дзе яна ўпэўнена лепіць экспрэсіўны псіхалагічны партрэт дзяўчыны-сучасніцы. За ролю Надзі на II фестывалі маладых кінематографістаў «Масфільма» актрыса атрымала дыплом за лепшае выкананне жаночай ролі.

Затым Наталля Бандарчук знялася ў эпізадычнай ролі ў фільме «Прышоў салдат з фронту». І, нарэшце, самая буйная праца ў кіно — роля Хары ў кінакарціне «Салярыс».

— Андрэй Таркоўскі прыехаў да нас на экзамен,— успамінае актрыса.— Гэта было на трэцім курсе. Мы паказвалі сцэны з «Гамлете», я іграла Гертруду. Пасля спектакля ён запрасіў на спробы — ён ужо рыхтаваўся да «Салярыса». Здавалася, спробы прыйшли ўдача, а выкліку на здымкі не было. Не было вельмі доўга, я амаль страціла надзею. І, калі зноў сустрэлася з Таркоўскім, нават не адразу паверыла яго словам, што зацверджана на ролю. Час работы ў творчай групе «Салярыса» — самы шчаслівы год у маім жыцці.

Роля Хары адкрывае нам новую Наталлю Бандарчук. Гэта ўжо актрыса, якая прыйшла ад перыяду станаўлення індывідуальнасці да ігры складанай, калі значнасць вобразу спалучаецца з нюансіроўкай псіхалагічных матываў, патрабуе выканайчага тэмпераменту і вялікай культуры.

— Для мяне гэта работа,— гаворыць Н. Бандарчук,— была тым самым «шчаслівым выпадкам», пра які марыць кожны акцёр. Лічыцца, што выкананне мары ёсьць і яе гібелль. Гэта, я думаю, занадта песімістична. Жыццё ідзе, за адной марай аваўязкова ўзнікае другая, інакш немагчыма. Напэўна, так будзе і ў мяне.

І сапраўды, у кінакарціне «Нам няма калі чакаць» актрыса стварыла запамінальны вобраз вясковай дзяўчынкі Алены — дачкі кулака, няшчаснай, прыніжанай самадурам-бацькам. Няма сумнення, што ў бліжэйшы час мы ўбачым Наталлю Бандарчук у новых яшчэ больш цікавых ролях.

Р. КРОПЛЯ

Кожны жыхар Мінска ведае, дзе знаходзіцца Камароўскі рынак — цэнтральны базар горада. З пустымі сумкамі, авоськамі ўваходзяць у яго гардзяні, а дамоў вяртаюцца з яблыкамі і капустай, бульбай і мясам. Але рынак гэты для горада з больш чым мільённым насельніцтвам стаў ужо малы. Не вельмі прыстасаваны ён і для гандлю — невялікі падсобны памяшканні, няма гасцініцы, малая камера захоўвання.


Зараз будуеца новы рынак, ён размесціцца ў раёне вуліц Веры Харужай і Куйбышава. Мы ўзялі невялікое інтэр'ю ў галоўнага інжынера праекта Ігара Аляксеевіча Школьнікава. Вось што ён расказаў.

— Праект рынку распрацаваны інстытутам «Белгіпрагандаль» сумесна з праектным інстытутам № 1 г. Ленінграда. Гэта будзе самы вялікі калгасны рынак у Савецкім Саюзе. Вядзе будаўніцтва 7-мы будаўнічы трэст Мінскбуда. Ужо ўзводзіцца вялізны крыты павільён на 1200 гандлёвых месц.

На тэрыторыі рынку будзе размешчана вялізная 15-павярховая гасцініца, на першым паверсе якой плануецца адкрыць блок грамадскага харчавання. Прыйгожа ўпішацца двухпавярховы будынак Дома быту. Да паслуг мінчан і прыезджых будуць атэлье, хімчистка, пральня, майстэрня па рамонту металавырабаў, прыёмны пункт рамонту абутку, гравёрная майстэрня.

На тэрыторыі рынку адкрыцца магазіны сустэречнага дзяржаўнага і калгаснага гандлю, будаўнічых матэрыялаў і кніжны. Насельніцтва горада і прыезджыя змогуць здаць непатрэбныя рэчы ў пункт пайторнай сывавіны. Ля рынку будзе стаянка аўтамашын.

Будаўніцтва рынку — эксперыментальная. Упершыню ў практицы будаўніцтва выкарыстоўваецца зборна-маналітны аглапарытабетон высоцкіх марак. Работы ідуць строга па плану, і ў 1975 годзе ён гасцінна прыме першых наведвальнікаў.



Без слоў...

— Бабуля, не чакайце месца, мне далёна ехаць.

Малюнкі А. Чуркіна.

Параду дае спецыяліст

ПАХМУРНЫ асенні дзень. У Святланы Васільеўны Кулічэнка, урача 2-й дзіцячай бальніцы, пачынаецца дзяжкурства. Расказаўшы медыцынскай сястры пра назначэнні хворым дзецим, яна села пісаць гісторыі хваробы. І раптам пачула, як бразнулі дзверцы машыны, раздаліся трывожныя крокі. У прыёмнае аддзяленне ўвайшла ўсхваляваная жанчына з хворым дзецим на руках.

— Доктар, ён памірае! Ратуйце! — маліла яна, аблюваючыся слязамі.

Перад Святланай Васільеўнай ляжаў пасінелы шасцімесячны хлопчык. Ледзь улоўлівалася вухам пачашчанае сэрца-біенне.

— Адчыніце форткі! Кісларод! Рая, медыкаменты для ўнутрывеннага ўвядзення!..

Калі б Віцию прывезлі на некалькі гадзін раней, не давялося б яму так пакутаваць ад запалення лёгкіх.

— Учора вам далі накіраванне ў бальніцу. Чаму не прывезлі дзеция адразу? — з папрокам спыталася Святлана Васільеўна.

Жанчына не чула яе слоў. Бледная як палатно, яна ледзь чутна шаптала:

— Ратуйце... Мой сыночак... мой Віцечка...

— Рая, выведзі маці ў ізолятар. Няхай Каця пабудзе з ёй. А сама хутчэй сюды! — сказала ўрач, працягваючы працэдуры...

...Нарэшце жыццё перамагло. Віция расплюшчыў сінія вочы, узяў у рот соску, што працягнула сястра.

— Занясіце хлопчыка ў палату, няхай адпачне. І скажыце палатнай сястры, каб ад яго не адыходзіла. Я буду ў мацярынскім пакоі. У мяне там гутарка.

Жанчыны заканчвалі чацвёртае кармленне. Святлана Васільеўна падышла да кожнай, паглядзела, як смокчуць дзеци. Калі малых занеслі ў палату, пачала гутарку.

— Вашы дзеци лечацца тут ад запалення лёгкіх, — звярнулася яна да жанчыны. — Па-медицынску гэтае захворванне называецца пнеўманія. Запаленне лёгкіх часта здарaeцца ў дзеци ранняга ўзросту. Органы дыхання маленьких дзеци не дасягнулі дасканаласці ў сваёй будове. Носавыя хады, прасвет гар-

тані, трахеі і бронхаў адносна вузкія, лёгкія паўнакроўныя і менш напоўнены паветрам, чым у дарослых. Тому запаленчы працэс хутка распаўсюджваецца па ўсёй лёгачнай тканцы.

Запаленне лёгкіх узікае ў выніку дзейнасці мікробаў і вірусаў, якія праніклі ў організм дзеци. Але ж мікробы могуць быць і ў здоравага. Пнеўманія развіваецца толькі тады, калі дзеянне мікробаў спалучаецца з паніжанай супраціўляльнасцю організма, выкліканай, скажам, прастудай дзеци. Вось чаму гэтае захворванне часцей за ўсё бывае ўвесну, зімою, раннімі вясной. У веснавы час яно працякае цяжэй, бо організму не хапае вітамінай. Запаленне лёгкіх узікае пераважна ў дзеци аслабленых, незагартаваных, якія знаходзяцца на штучным кормленні і жывуць у дрэнных санітарна-гігіенічных умовах, хварэюць на рахіт і эксудатыўны дыятэз.

— Раскажыце, калі ласка, як развіваўся і як захварэў ваш Коля, — просіць Святлана Васільеўна адну з жанчын.

— Урачы кажуць, што мой хлопчык нарадзіўся здаровы, — уздыхае маці. — Але неўзабаве ў мяне прапала малако, кarmіла хлопчыка каровінам. Праўда, урач раіла браць сумесь с малочнай кухні і даваць сокі. Але ў мяне гаспадарка, няма часу рабіць усё па-медицынску. У паўтара месяца ў Колі пачаўся эксудатыўны дыятэз і рахіт. А ў трэх месяцах я яго, напэўна, прастудзіла. З'явіўся насмарк, Колі пачаў кашляць і чыхаць... Ну а далей вы самі ведаецце, якога я яго сюды прывезла. Вось ужо месяц, як тут лечыцца...

— У большасці выпадкаў, — тлумачыць Святлана Васільеўна, — запаленне лёгкіх у дзеци з'яўляецца ўскладненнем вострага катару верхніх дыхальных шляхоў, хоць можа развіцца і самастойна. Ад запаленчага працэсу набухаюць слізістыя абалонкі верхніх дыхальных шляхоў, вузкія паветраносныя шляхі звужваюцца яшчэ больш. Нават пры нязначным насмарку ў дзеци парушаецца нармальная дыханне, яно пачынае дыхаць ротам, і ў лёгкія трапляе недастаткова ачышчанае і халоднае паветра. Прый нясвоесачовым і недастатковым лячэнні катар верхніх дыхальных шляхоў можа перайсці ў запаленне лёгкіх.

Зусім гэтак жа пнеўманія ў дзеци развіваецца і пасля грыпу, вострага інфекцыйнага захворвання, якое выклі-

каецаца вірусамі. Такое запаленне лёгкіх працякае, як правіла, цяжка і доўга.

Як жа засцерагчы дзеци ад запалення лёгкіх? Я ўжо гаварыла, што ў маленьких дзеци яно развіваецца як ускладненне пасля грыпу або вострага катару дыхальных шляхоў. Гэтыя захворванні перадаюцца дзецим звычайна ад дарослых, у якіх грып або катар верхніх дыхальных шляхоў часта працякае ў форме невялікага насмарку або кашлю. Такім чынам, маленькае дзеци трэба вельмі дбайна засцерагаць ад заражэння. Пры насмарку або кашлі маці, якая корміць грудзьмі, павінна завязваць рот і нос чыстай маскай з марлі.

Калі хто-небудзь з членаў сям'і захварэ на востры катар верхніх дыхальных шляхоў або грып, трэба зараз жа ізоляваць дзеци, лепш за ўсё трymаць яго ў іншым пакоі. У крайнім выпадку пастаўіць яго ложак далей ад пасцелі хворага і адгарадзіць просцінай. Не трэба маленьких дзеци браць з сабой у магазін, кіно і іншыя месцы, дзе збираецца шмат людзей, бо там часцей можна заразіцца.

Правільны рэжым кормлення і догляду — галоўнае, што выратуе дзеци ад небяспекі запалення лёгкіх. Вялікае значэнне мае загартоўка: масаж і гімнастыка, водныя працэдуры, паветраныя ванны, прагулкі ва ўсякую пару года, калі тэмпература паветра не ніжэй дзесяці градусаў мароза.

Масаж і гімнастыку можна пачынаць з двухмесячнага ўзросту. Практыкаванні і правілы масажу пакажа ўрач або медыцынскай сястры паліклінікі. Водныя працэдуры трэба пачынаць з першых тыдняў жыцця дзеци. Штодзённае купанне, абливанне, абціранне вільготным ручніком, душ спрыяюць загартоўцы дзециага арганізма. Самы просты метад загартоўкі — гэта паветраныя ванны. Калі спавіваеце маленькае дзеци, дайце яму паляжаць голенькамі — спачатку паўмінuty, а ў наступныя дні паступова павялічваіце час паветранай ванны.

Усё гэта замацуе лёгкія вашаму дзеци, дапаможа пазбегнуць запалення, а калі і здарыцца хвароба, то пераносіца яна лягчай.

Г. СМІРНОВА,
заг. дзіцячага аддзялення
1-й клінічнай бальніцы Мінска

У ДЗІЦЯЦІ ЗАПАЛЕННЕ ЛЁГКІХ...

КАХАННЕ

Фёдар РУДОВІЧ

Гумарэска

Закахаўшыся, я праз некаторы час прыйшоў да вываду, што зрабіў вялікую памылку. Мая любая аказалася з харектарам. Ды яшчэ з якім! Я шафёр, працую ў таксаматорным парку. Дык вось, высачыць яна здалёк маю блакітную «Волгу» і знорок стане дзе-небудзь убаку, махае ручкай:

— Пад'едзь бліжэй, каб я ў лужыне туфлікі не запэцкала!

Гляну направа-налева, ці няма міліцыянера, зязджаю ледзь не на самы тратуар, стараючыся не зачапіць тэлеграфны слуп і не перакуць вазу з кветкамі.

Або, скажам, стане дзе-небудзь ля слупа, на якім вісіць забаронны знак, і зноў жа махае ручкай...

Расказаў я пра сваё жыццё-быццё даўняму сябру Толіку, чалавеку жанатому.

— Так і так, кажу, спісваў ты, лайдак, некалі ў мяне задачкі, як сядзелі за адной партай, то хоць зараз аддзяч за маю дабрату. Парай, як мне ад сваіх пакут пазбавіцца.

Ён ўсміхнуўся і кажа:

— Змяні прафесію. Ідзі працаваць... ну, скажам, у даведачнае бюро.

Шкада мне было кідаць новеньку «Волгу», але ідэя мне спадабалася.

— Канец май пакутам,— з радасцю падумаў я і так стукнуў Толіка па плячу, што ён апінуўся ў суседнім пакоі.

Але радаваўся я рана. У першую сустречу мая любая засыпала мяне градам такіх мудрагелістых пытанняў, што я хапіўся за галаву: «Я хоць і працу ў даведачным бюро, але ж галава мяне не энцыклапедыя!» А яна задрала носік і не стала са мной размаўляць. Зноў я прыбег да Толіка.

— Та-ак,— прамовіў ён,— гэта работа не для цябе. Пасправуй у мантажнікі падацца.

І стаў я мантажнікам-высотнікам.

Была вясна. Увечары я наламаў ахапак духмянай чаромхі і пашыбаваў на спатканне.

— Можаш павіншаваць мяне,— кажу сваёй любай,— і з запалам пачаў расказваць аб сваёй новай прафесіі.

Вочы мяней любай хітра бліснулі:

— Цудоўна,— сказала яна,— памятаеш сасну за возерам? На яе макаўцы такія прыгожыя шышкі вісяць...

Уявіў сабе стромкі, без адзінага сучка ствол сасны, і мне стала не па сабе.

— Я ж не акрабат, а мантажнік!



— Але ты высотнік...

На наступны дзень перад мяней любай ляжаў букет з тых самых сасновых шышак. Чаго мне гэта каштавала, гаварыць не буду.

Назаўтра Толік параіў мне падацца ў вадалазы. Але я адмоўіўся наадрэз, бо тады мая каханая захоча, каб я злавіў ёй залатую рыбку. Я зноў вярнуўся на ранейшую работу, да сваёй блакітнай «Волгі».

Суцяшаю сябе думкаю, што калі мая любая стане мяней жонкай, тады я ёй усё прыпомню...

Мал. Р. Грамыкі.



КРАСБОРД „БЕЛАРУСЬ“

- Сатырычны часопіс.
- Рэжысёр-пастраноўшчык мастацкага фільма «Паланез Агінскага».
- Імя піянера-партызана, Героя Савецкага Саюза.
- Горад на Палессі.
- Аўтар пазмы «Новая зямля».
- Адважны разведчык-беларус, імем якога названа адна з вуліц Мінска, Герой Савецкага Саюза.
- Кампазітар, аўтар музыкі да кінафільма «Несцерка».
- Беларускі паэт-песеннік.
- Заслужаная настаўніца БССР, Герой Сацыялістычнай Працы.
- Паэма Максіма Танка.
- Прытон Заходній Дзвіны.
- Вёска на ўсход ад Орши, дзе збудаваны помнік-музей савецка-польскай баявой садружнасці.
- Аўтар тэнста песен «Абеліскі» і «Памяць сэрца».
- Народны артыст СССР, які працуе ў тэатры імя Я. Купалы.
- Старэйшы беларускі мастак, арганізатар першай беларускай мастацкай выстаўкі ў 1921 годзе.
- Гара на тэрыторыі БССР.
- Арганізатар беларускай наплы, народны артыст СССР.
- Возера на Міншчыне.
- Легендарны партызан грамадзянскай і Айчыннай войнаў.
- Аўтар рамана «Сустрэнемся на барыкадах».
- Архітэктар, адзін з аўтараў мемарыяльнага комплексу «Хатынь», лаўрэат Ленінскай прэміі.
- Гераіні аднаго з кінафільмаў Льва Голуба.
- Гарадок у Гомельскай вобласці.
- Рабочы-чыгуначнік, які першы сярод беларусаў атрымаў званне Героя Сацыялістычнай Працы.
- Народны артыст БССР, які працуе ў Віцебску.
- Паэтка, аўтар зборніка вершаў «На ўсход ідуучы...».
- Адзін з заснавальнікаў беларускага кіно.
- Футбаліст віцебскай «Дзвіны».
- Адважны камандзір Савецкай Арміі, беларус, двойчы Герой Савецкага Саюза.
- Возера ў Гродзенскай вобласці.
- Аўтар ваенна-гістарычнага рамана «Мінскі напрамак».
- Беларускі кінафільм паводле апавядання А. П. Чэхава.
- Знатная цялятніца Любашчыны, Герой Сацыялістычнай Працы.
- Загадчык вытворчага ўчастка налагаса «Першое мяе» Шчучынскага раёна, Герой Сацыялістычнай Працы.
- Аповесць I. Клаза.
- Опера Я. Цікоцнага.
- Районы цэнтр Мінскай вобласці.
- Вёска ў Мінскай вобласці, радзіма паэта П. Труса.
- Марка электронна-лічыльнай машыны.
- Беларускі танец.
- Вядомы беларускі пяціборац.
- Старожытны горад на поўдні Беларусі.
- Беларускі народны музычны інструмент.
- Прытон Буга.

Склад Л. МАСЛОУСКІ

Галоўны рэдактар М. І. КАРПЕНКА. Рэдакцыйная калегія: М. М. БАРСТОК, А. С. ВАСІЛЕВІЧ, М. А. ЖЫДОВІЧ, М. С. КОННАВА, Р. У. КУДРЭВІЧ, Л. П. МАРЫНКЕВІЧ, Р. С. ПІЕНАВА, А. П. УС, В. А. ЧАРНЯУСКАЯ.

Адрас рэдакцыі: 220041, Мінск, Ленінскі праспект, 77. Тэлефоны: галоўнага рэдактара — 32-20-51, адказн. сакратара, аддзела рабочага жыцця — 32-38-14, аддзелаў сельскага жыцця, культуры і літаратуры, пісем і быту — 32-38-24.

Мастацнае афармленне Ю. У. Пучынскага.
Тэхнічны рэдактар І. А. Цылаў. Карэктар І. Л. Паўлава.
Журнал «Работніца і крестьянка»
на беларускім языке. Издание ЦК КП Беларуссии.

АТ 15219. Задзэна ў набор 1/X-73 г. Падп. да друку 23/X-73 г. Друк. арк. 5,5. Аўт. арк. 7,3. Фармат 60×90%. Тыраж 417746 экз. Зак. 519. Ціна 15 кап. Дадатак — выкрайка.

Ордэна Працоўнага Чырвонага Сцяга друкарня выдавецтва ЦК КП Беларусі, Мінск.

222649-11

Цена 15 кап.

Індекс 74995



В000000 198 1335

